

Аўтапарк ордэнаўскай Беларусі расце з кожным днём, машыны пранімаюць у самыя аддаленыя куткі рэспублікі. Стварэнне ўласнай аўтарамонтнай базы ў выглядзе магутнага аўтарамонтнага заводу зшчэ больш узніме эфектыўнасць скарыстання аўтатранспарта і палепшыць яго эксплуатацыю. ЦК КП(б)Б гарача вітае рабочых, інжынераў-тэхнічных персанал, кіраўнікоў будаўніцтва і мантажы ў збавенні пуску пераважна беларускай аўтамабільнай індустрыі. ЦК упэўнен, што такімі-ж тэмпамі, як праходзіла будаўніцтва заводу,

будзе асвоена яго поўная вытворчая магутнасць. ЦК асабліва адзначае дапамогу слаўных комсамольцаў Магілёва гэтай выдатнай будоўлі і вітае іх.

Няхай жывуць будаўнікі і мантажнікі аўтарамонтнага заводу № 7.

Няхай жыве наша вялікая партыя і правадыр кожнага таварыш Сталін!

Сакратар ЦК КП(б)Б ВАЛКОВІЧ.

ЛОЗУНГІ ДА 15-ГОДДЗЯ ВЫЗВАЛЕННЯ БССР АД БЕЛАПАЛЯКАУ І ДНЯ ўРУЧЭННЯ БССР ОРДЭНА ЛЕНІНА

1. Няхай жыве ўсеагульная камуністычная партыя большавікоў — правадыр і арганізатар пераможнага будаўніцтва сацыялізма!

2. Няхай жыве брацкі саюз народаў СССР, пераможна будуючых сацыялізм і ўмацоўваючых абарону вялікай сацыялістычнай радзімы!

3. «Інтэрнацыянальным сувязі рабочага класа СССР з рабочымі капіталістычных краін, брацкі саюз рабочых СССР з рабочымі ўсіх краін — воць армія з кравугольных камітэў сілы і магутнасці рэспублікі «Советаў» (Сталін).

4. Вышэй сцяг міжнароднай пролетарскай салідарнасці! За перамогу сацыялізма ва ўсім свеце!

5. Рэвалюцыйным пролетарыям Германіі — наша брацкае прывітанне!

6. Няхай жыве гераічная камуністычная партыя Германіі! Няхай жыве тав. Тэльман!

7. Палкае прывітанне рабочаму класу і ўсім працоўным Польшчы і Заходняй Беларусі. Няхай жывуць гераічныя камуністычныя партыі Польшчы і Заходняй Беларусі!

8. Ударнікам і ўдарніцам заводаў, фабрык, калгасных палёў, знатным людзям нашай краіны, героям сацыялістычнай будоўлі — палкае большавіцкае прывітанне.

9. Няхай расце, цвіце і ўмацоўваецца ордэнаўскай БССР, неадрыўная частка і баявы фарпост нашай вялікай сацыялістычнай радзімы!

10. Рабочым, калгаснікам і ўсе працоўным БССР! Цясней згуртуем рады і вакол партыі Леніна—Сталіна. Уперад на барацьбу за генеральную лінію партыі! Уперад за перамогу камунізма!

11. Будзем з гонарам насіць найвялікшую ўзнагароду партыі і ўрада — ордэн Леніна. Поўнасцю выканаем план другой пяцігодкі. Будзем мацаваць з дня ў дзень калгасны лад.

12. Бявое прывітанне рабочым і калгаснікам, дзецям навуцы і тэхнікі і ўсім працоўным Савецкай Беларусі, якія дабіліся ўпорнай і штодзённай работай вышэйшай ўзнагароды Саюза — ордэна Леніна.

13. «БССР атрымала высокую ўзнагароду — ордэн Леніна. Гэты ордэн зававаан актывам КП(б)Б, актывам калгаснікаў, рабочых, лётцаў, не пакладаючы рук, пазбольшавіцкі працавалі на прадпрыемствах, у калгасах» (Тікало).

14. Нашым пераможцам мы абавязаны вялікай ВКП(б), пролетарыату СССР і асабліва правадыру, настаўніку і другу нашаму любімым Сталіну.

15. Ордэн Леніна абавязвае нас працаваць з кожным днём усё лепш. Вырабы малядой прамысловасці Беларусі павінны быць аднымі з лепшых у вялікай Савецкай Савізе. Барацьбу за якасць — у цэнтры увагі.

16. За далейшы ўздым матэрыяльнага і культурнага ўзроўню працоўных! За палубову бліжасявага сацыялістычнага грамадства! Уперад да новых перамог!

17. Па-большавіцку выканаем рашэнні чэрвеньскага пленума ЦК ВКП(б).

Узровень і ўдарны работай забяспечыць уборку высокага ўраджая. Дзятвіна выканаем першую большавіцкую заповедзь — свогасловае выкананне абавязальстваў перад дзяржавай.

18. Набываем жалезнае вытальмі з нашых разоў апартаўнасці будаўніцтва, зазнайства і сама супакоенасць. Вышэй сцяг ланіна-сталінскай неперывальнасці да барацьбы рабочага класа!

19. Вышэй рэвалюцыйную пільнасць і большавіцкую зорнасць!

37. «Наш урад і партыя не маюць ніякіх інтаресаў і ніякіх клопатаў, апрача тых, якія ёсць у народа» (СТАЛІН).

38. «Ні адной палкі чужой зямлі не хочам, але і сваёй зямлі, ні аднаго яршкі сваёй зямлі не аддамо нікому» (СТАЛІН).

39. «Мы стаім за мір і адстаіваем сцягу міру. Але мы не баімся пагроз і гатовы адказаць ударам на удар надпалітычнай вайны» (СТАЛІН). Няхай жыве саветская палітыка міру!

40. Рабочым і калгаснікам, асабліва ў вайсковай тэхніцы. Будзьце гатовы да абароны краіны «Советаў».

41. Няхай жыве наша родная неперажытая Чырвоная армія — магутны аплот мірнага працы народаў СССР, верны вартавы заваяванняў Окцябрскай сацыялістычнай рэвалюцыі!

42. Няхай жывуць Саветы — органы пролетарскай дыктатуры, правяднікі генеральнай лініі партыі!

43. Няхай жыве ЦК КП(б)Б — баявы кіраўнік і арганізатар перамог ордэнаўскай БССР!

44. Няхай жывуць нашы баявыя кіраўнікі — ордэнаўсцы тт. Пікало і Галадзе!

45. «Сіла большавікоў, сіла камуністаў заключаецца ў тым, што яны ўмеюць акружаць нашу партыю мільёнамі беспартыйнага актыва» (СТАЛІН).

46. Няхай жыве вялікі правадыр народа, натхніцель і арганізатар вялікіх перамог сацыялізма, наш родны Сталін!

47. Няхай жыве вялікі і неперажыты сцяг Маркса—Энгельса—Леніна—Сталіна!

48. Марксісцка-ленінская тэорыя — астрайшая зброя ў барацьбе пролетарыята. Комсамольцы! Вывучайце вучыне Маркса — Энгельса—Леніна—Сталіна.

49. Будзем заўсёды памятаць і нястомна выконваць указанні нашага лепшага друга, настаўніка і правадыра тав. Сталіна аб аўладанні навукай, тэхнікай і культуры.

50. «Быць верным да канца справе пролетарскага інтэрнацыяналізма, справе брацкага саюза пролетарыяў усіх краін» (СТАЛІН).

51. Зробім гісторыю партыі Леніна—Сталіна здабыткам кожнага камуніста, кожнага комсамольца, кожнага барацьбіта за сацыялізм.

52. БССР — неадрыўная і неадлучная частка СССР, яго несакрышальны фарпост на рубяжы з капіталістычным Захадам. Мацаваць абарону СССР — радзімы пролетарыяў усёму свету!

53. Няхай жыве ланіна-сталінская нацыянальная палітыка, магутнае правядзенне якой забяспечыла росквіт Беларускай сацыялістычнай рэспублікі!

54. Прывітанне работнікам навуцы і тэхнікі, мастацтва і літаратуры, якія ідуць рука ў руку з рабочым класам і сялянствам і ўмацоўваюць тэхнічную і культурную магутнасць сацыялістычнай радзімы.

55. Савецкія фізкультурнікі — гордасць нашай краіны. За здаровае, жыццерадаснае пачаленне, гатовы да працы і абароны сацыялістычнай радзімы!

56. Піонеры і школьнікі! Асабліва ў аснове нашым. Умацоўвайце дысцыпліну ў школе. Будзьце гатовы працаваць і завяршаць вялікую справу Леніна. Няхай жывуць нашы савецкія дзеці!

57. Няхай жыве ўсеагульнае свята працоўных Савецкай Беларусі — 11 ліпеня 1935 года — дзень 15-годдзя вызвалення ад беларускай і ўвучэння БССР ордэна Леніна!

58. Усеагульнае свята працоўных Савецкай Беларусі павінна

ПАСТАНОВА КАМІСІІ ПА СОЦЫЯЛІСТЫЧНАМУ СПАБОРНІЦТВУ З ЗАХОДНЕ-СІБІРСКИМ КРАЕМ І ЗАХОДНЯЙ ВОБЛАСЦЮ

Ад 8 ліпеня 1935 г.

Пераходны чырвоны сцяг ЦК КП(б)Б і СНК БССР па групе зямельных і бульбяных раёнаў пачынаюць з МЕНСКИМ раёнам.

У другі раз папярэдзіць кіраўніцтва Менскага раёна аб недапушчальным адставанні па сіласаванню, уздыму папераў, цаліны і вывазкі гною.

Улічваючы, што Багушэўскі раён пасля перадавання камісіі па аэнаўборцы і па рады іншых сельска-гаспадарчых работ ідзе першым у ільняной зоне, — пераходны чырвоны сцяг ЦК КП(б)Б і СНК БССР па групе ільняводчых раёнаў перадаць БАГУШЭУСНАМУ раёну. За нісёмы яго на чырвоную дошку.

Кандыдатам на атрыманне сцяга заплічыць ГОРАЦКІ раён, які дабіўся ліквідацыі адставання па сельскагаспадарчых работах і з адстаючых вышэй у лін пераважных раёнаў рэспублікі.

Камісія па сацыялістычнаму спаборніцтву адзначае сапраўды большавіцкую работу партыйна-савецкіх арганізацый і калгаснікаў АРШАНСКАГА раёна, паказваючых узоры разгортвання сацыялістычнага спаборніцтва, у выніку чаго раён на працягу 1934—35 года земасеваў за сабой першы месяц ў рэспубліцы па ўсіх сельскагаспадарчых кампаніях і трымае чырвоны сцяг ЦВК БССР, які паказальны раён у рэспубліцы.

За адставанне па сенакашэнню і уздыму цаліны зняць з чырвонай дошкі ЧЭРЫКАУСКІ, БАБРУЙСКІ, І ЛЮБАНЬСКІ раёны.

За добрыя паказальнікі па сенаўборцы дадаткова знесці на чырвоную дошку ДАМАНАВІЦКІ, ЧЫРВОНАСЛАБОДСКІ І РУДЗЕНСКІ раёны.

Зварнуць увагу кіраўніцтва Рудзенскага раёна на недапушчальнае адставанне па сіласаванню і вывазкі гною.

Зварнуць увагу кіраўніцтва Даманавіцкага і Чырвонаслабодскага раёнаў на адставанне па сеназдачы.

Камісія папярэджае кіраўніцтва ГРЭСКАГА, СТАРОБІНСКАГА І СТАРАДАРОЖСКАГА раёнаў аб недапушчальным іх адставанні па сеназдачы. Пры далейшым адставанні па сеназдачы гэтыя раёны будуць зняты з чырвонай дошкі.

Камісія адзначае, што малі раёны: КРУПСКІ, БЯЛЫНІЦКІ, ПРАПОЙСКІ, РАГАЧОУСКІ, ЧЫРВОНАПОЛЬСКІ дабіўся ліквідацыі адставання па сіласаванню, падняццю папераў, цаліны, вывазкі гною і аўнаго знішчэння пустазелля.

Ход сенакашэння, сіласавання, падняцця папераў, цаліны, праполкі і вывазкі гною па раёнах БССР на 5 ліпеня 1935 г. (у проц.)

№ раёна	Раён	Асноўная аэнаўборка	Заставава і знесена ў аэнаўборцы да сцяган.	Засіласавана калгаснікамі	Паднята папераў	Паднята цаліны	Праполкава ільня 2 раэ.	Вывазка гною	Вывазка гною па папераў
1.	Аршанскі	100,1	62,4	15,7	78,4	69,1	100,0	113,7	60,8
2.	Менскі	98,7	88,8	9,8	86,6	92,0	100,0	109,2	26,3
3.	Старобінскі	89,8	60,7	6,6	83,4	43,7	—	114,4	10,6
4.	Кіраўскі	82,9	74,5	24,1	188,4	89,2	100,0	101,8	19,9
5.	Сапунскі	78,5	57,1	14,1	76,6	48,0	28,9	112,1	26,5
6.	Рудзенскі	73,8	68,5	11,7	86,5	53,5	30,4	116,1	1,7
7.	Старадарожскі	72,9	59,1	27,6	93,4	64,3	—	99,5	17,9
8.	Грэскі	70,5	76,8	15,7	86,0	41,5	—	116,8	8,5
9.	Чырвонаслабодскі	66,0	66,9	7,1	71,5	59,6	96,5	120,8	6,7
10.	Удзельскі	65,8	74,9	10,6	6,1	4,8	86,5	113,5	0,8
11.	Даманавіцкі	64,9	77,2	29,5	93,6	69,4	100,0	96,9	6,1
12.	Крупскі	62,3	71,8	22,0	98,5	68,9	—	115,5	38,5
13.	Прапойскі	62,1	68,4	39,9	94,1	86,0	100,0	109,4	56,2
14.	Багушэўскі	61,0	51,1	60,8	100,6	61,4	100,0	104,2	122,9
15.	Бялыніцкі	60,2	75,3	31,1	90,5	56,1	61,9	101,6	13,4
16.	Рагачоўскі	58,8	71,2	17,1	62,9	30,6	79,1	111,0	54,3
17.	Любаньскі	57,9	64,2	12,7	60,5	40,7	75,3	109,7	3,7
18.	Чырвонапольскі	57,8	69,2	19,2	106,5	30,9	90,8	98,1	3,4
19.	Горакі	57,8	64,7	53,2	100,0	71,2	100,0	136,6	25,7
20.	Вягомыльскі	57,7	74,6	12,5	82,7	33,5	100,0	106,9	5,3
21.	Журавіцкі	57,6	0,1	14,9	100,4	23,9	84,4	106,4	48,0
22.	Чачэрскі	56,7	41,1	6,1	66,4	3,1	—	98,2	12,6
23.	Добрушскі	54,7	72,9	13,8	67,3	19,1	63,4	126,5	7,9
24.	Чавускі	54,3	79,9	10,1	71,2	24,7	—	107,8	57,2
25.	Хойніцкі	54,3	66,2	13,8	45,9	31,4	—	104,8	89,9
26.	Капыльскі	54,1	50,9	6,1	83,5	28,7	—	112,5	3,6
27.	Магілёўскі	53,4	69,0	7,4	88,1	83,7	100,0	101,0	17,5
28.	Чэрныкаўскі	53,3	76,9	33,2	92,0	49,9	96,1	100,0	70,2
29.	Крычаўскі	53,2	46,6	10,8	75,4	16,7	100,0	97,8	0,3
30.	Вабруцкі	52,4	65,5	23,4	100,0	66,7	89,5	120,8	66,9
31.	Чашніцкі	52,1	75,5	30,9	84,8	41,6	—	113,4	74,5
32.	Вярэніцкі	51,2	80,2	16,9	100,0	57,5	100,0	121,2	7,0
33.	Круглянскі	50,8	60,2	3,9	84,9	49,1	100,0	113,9	46,7
34.	Перацёўскі	50,2	54,2	26,4	60,2	13,3	—	162,3	84,4
35.	Лельчыцкі	49,8	67,4	38,3	73,8	71,1	100,0	101,0	8,1
36.	Выхавіцкі	48,3	39,1	5,8	48,0	42,2	74,2	106,2	9,2
37.	Асіпавіцкі	48,1	59,8	8,7	33,9	19,5	—	107,7	1,7
38.	Веткаўскі	47,9	62,2	34,7	49,5	28,1	46,0	126,9	1,4
39.	Дубровенскі	47,8	28,1	23,9	94,1	82,6	100,0	84,8	69,2
40.	Клімавіцкі	45,4	59,5	29,3	60,3	36,8	61,7	102,3	89,5
41.	Лоеўскі	45,2	33,2	36,1	32,8	89,9	—	111,9	0,5
42.	Сіроцінскі	44,7	27,9	13,6	54,7	19,7	100,0	123,4	74,9
43.	Мегаўскі	44,5	76,7	39,1	80,7	63,9	4,0	141,4	141,1
44.	Смаленіцкі	43,9	49,8	9,3	66,6	44,6	89,7	106,4	7,8
45.	Гарадзкі	43,8	64,5	11,3	69,0	20,9	90,0	141,5	169,4
46.	Хойніцкі	43,6	53,9	14,1	70,1	55,5	93,2	100,7	—
47.	Жлобінскі	43,2	27,6	7,4	38,3	23,8	—	114,3	1,2
48.	Мазырскі	42,9	60,6	11,9	46,5	33,1	64,2	115,9	26,5
49.	Дрыбінскі	41,2	71,4	29,7	60,9	67,8	100,0	114,5	60,0
50.	Буда-Кашалёўскі	41,0	66,1	20,8	87,4	55,4	100,0	112,0	48,1
51.	Чэрвеньскі	40,9	73,5	8,8	37,9	32,9	9,1	111,9	1,2
52.	Касцюковіцкі	40,9	60,2	7,6	69,6	14,9	47,8	93,8	66,5
53.	Гусятніцкі	40,4	88,6	8,9	49,2	36,8	—	106,9	—
54.	Логойскі	39,9	66,5	10,4	92,2	40,2	—	121,7	2,8
55.	Вешаконскі	39,9	49,3	5,5	96,7	47,7	100,0	139,7	110,6
56.	Вярэніцкі	39,5	51,4	22,2	33,1	24,5	26,1	119,4	0,3
57.	Кльскі	39,2	63,9	19,9	73,5	49,2	94,6	100,9	3,5
58.	Піхавіцкі	39,1	60,2	4,0	81,9	13,6	99,8	113,2	36,7
59.	Парыцкі	39,1	48,3	3,3	43,6	42,9	100,0	86,4	8,7
60.	Клічаўскі	38,6	63,8	3,1	38,5	7,5	79,0	102,8	33,7
61.	Камарнскі	38,5	63,9	15,0	65,7	17,3	—	111,9	11,7
62.	Ратніцкі	38,1	36,1	9,4	56,9	35,5	4,4	100,0	1,5
63.	Карыніцкі	37,0	64,8	4,6	76,7				

бітву Сталіну.

15. Орден Леніна абавязвае нас працаваць з кожным днём усё лепш. Вырабы маладой прамысловасці Беларусі павінны быць адмыкні з лепшых у вялікім Савецкім Саюзе. Барацьбу за якасць — у ценр увагі.

16. За далейшы ўзрост матэрыяльнага і культурнага ўзроўню працоўных! За пабудову бясхлосавага сацыялістычнага грамадства! Уперад да новых перамог!

17. Па-гольшэўскаму выкананне рашэнні чырвонага плегума ЦК ВКП(б).

Узроўні і ўварніў работай забяспечыць уборку высокага ўраджыва. Дзятрымова выкананне першую большшэўскую запаведзь — свогасасвае выкананне абавязальстваў перад дзяржавай.

18. Калёныя жалезае выталім з нашых радоў апартуністычную будаўніцтва, зазнайства і сама супакоенасць. Вышэй сцяг ланіска-сталінскай непрыўрлівасці да ворагаў рабочага класа!

19. Вышэй рэвалюцыйную пільнасць і большшэўскую зоркасць!

20. «Галоўнае цяпер у ЛЮДЗЯХ, аўладаўшых тэхнікай. Берагчы кожнага зольнага і разуменчага работніка, берагчы і вырошчываць яго» (СТАЛІН).

21. Цэнтральная задача ўборачнай кампаніі — змагацца са страхам, поўнасцю сабраць і захаваць багаты ўраджай сацыялістычных палёў.

22. Калгаснікі і калгасніцы! Працуйце ў калгасе чэсна і беражлівае калгаснае дабро — у гэтым шлях да зможнага жыцця.

23. Рабочыя і работніцы соўгасаў! Зробім кожны соўгас вядучым правіральствам сацыялістычнага земляробства і жылблагадоўлі. За найстражэйшую дзяржаўную дысцыпліну работнікаў соўгасаў!

24. Ні аднаго калгаса без жыўлагадоўчай таварнай фармы! Калгаснікі і калгасніцы! Даб'ёмся высокіх улоўў, добрага нагулу жыўлы, беражнага вырошчвання маладняка. За ўздым сацыялістычнай жылблагадоўлі!

25. Хавайце, як зніцу вока, ад рвачоў, злязлеў і лодыраў грамадскую сацыялістычную ўласнасць — аснову савецкага ладу.

26. «Рэвалюцыйная пільнасць з'яўляецца той самай якасцю, якая асабліва неабходна цяпер большшэўцам» (СТАЛІН).

27. Бязкаласна раздушы асколкі нацызмаўшчыны, дворушніцкай і тройчы прэзэрвных наймітаў буржуазіі з падонкаў зноўёўска-траціцкай зграі.

28. Вышэй сцяг ланіска-сталінскай непрыўрлівасці да ўсіх ворагаў дыктатчы пролетарыята!

29. «Кадры вырашаноць усё. У гэтым цяпер галоўнае» (СТАЛІН).

30. «Самыя клепатлівыя адно сіны да нашых работнікаў, да «малых» і «вялікіх», у якой-бы галі не яны ні працавалі» (СТАЛІН).

31. «Цаніць людзей, цаніць кадры, цаніць кожнага работніка, здольнага прынесці карысць нашай агульнай справе» (СТАЛІН).

32. «З усіх каштоўных капіталаў, якія ёсць у свеце, самым каштоўным і самым рашаючым капіталам з'яўляюцца людзі, кадры» (СТАЛІН).

33. Забяспечым выхаванне рабоча-сялянскай моладзі ў духу камунізма. За здаровае, жыццерадаснае пакаленне, гатовае да працы і абароны сацыялістычнай радзімы!

34. «Памятайце, таварышы, што толькі тыя кадры добрыя, якія не баяцца труднасцей, якія не хаваюцца ад труднасцей, а наадварот — ідуць насустрач труднасцям для таго, каб перамагчы і ліквідаваць іх. Толькі ў барацьбе з труднасцямі можацца сапраўдныя кадры» (СТАЛІН).

35. Няхай жыўе комсамольскае племя — магутны рэзерв і надзейны памочнік большшэўскай партыі!

36. Няхай шыршыца, расце і мацнее баявы і неперамаоны дух савецкага патрыятызма!

53. Няхай жыўе ланіска-сталінскае нацыянальнае палітыка, няўхільнае правядзенне якой забяспечыла росквіт Беларускай сацыялістычнай рэспублікі!

54. Прывітанне работнікам навукі і тэхнікі, мастацтва і літаратуры, якія ідуць рука ў руку з рабочым класам і салістам і ўмацоўваюць тэхнічную і культурную магутнасць сацыялістычнай радзімы.

55. Савецкія фізкультурнікі — горадасць нашай краіны. За здаровае, жыццерадаснае пакаленне, гатовае да працы і абароны сацыялістычнай радзімы!

56. Піонеры і школьнікі! Ава лодвайце асновамі навуки. Умацоўвайце дысцыпліну ў школе. Будзьце гатовы градаўжаць і заваршыць вялікую справу Леніна. Няхай жыўе нашы савецкія дзеці!

57. Няхай жыўе ўсенароднае свята працоўных Савецкай Беларусі — 11 ліпеня 1935 года — дзень 15-годдзя вызвалення ад белалаякаў і ўлучэння БССР ордэна Леніна!

58. Усенароднае свята працоўных Савецкай Беларусі павінна стаць зыходным пунктам новага руху ўперад да новых поспехаў на фронце сацыялістычнага будаўніцтва.

59. Мацуй абарону СССР! Ахоўвай, як зніцу вока, граніцы Савецкага Саюза!

60. Пролетары і сяляне ўсяго свету! Ідзіце па шляху рабочых і сялян Савецкага Саюза. Далоў фашызм! Далоў капіталізм! Няхай жыўе сацыялістычная ўлада ва ўсім свеце!

61. Рабочыя і работніцы, калгаснікі і калгасніцы! Уступайце ў рады Агасавіякіма. Ава лодвайце ваеннай тэхнікай, будзьце гатовы да стойкай абароны нашай мацеры-радзімы!

62. Будзьце меткімі стралкамі, бясстрашнымі лётчыкамі, смелымі парашутыстамі, мужнымі танкістамі, адважнымі падводнікамі! Няхай расце і мацнее магутнасць краіны Савецкай!

63. Узброеныя новым статутам сельскагаспадарчай арцелі, калгаснікі значна быстравы пад'ёмнаюцца «да ўзроўню моладзей, якія карыстаюцца багаццем прадуктаў і вядуць зусім культурнае жыццё» (СТАЛІН).

64. Клопаты аб дзецях, павага да жанчыны-мацеры, неад'емная адзнака нашага ладу і савецкага грамадзяніна.

65. Рабочыя, работніцы, камандзіры, палітработнікі чыгуначнага транспарта! Поўнасцю ліквідуем крушэнні і аварыі.

66. За поўнае сфарыстанне і быстры абарот таварнага вагона. За жалезную працоўную дысцыпліну. За падняцце кваліфікацыі. За павышэнне аднаснасці, за большшэўскае кіраўніцтва камандзіраў транспарта. Транспарт у ордэнаноснай БССР павінен працаваць узорна.

67. Справа транспарта — справа ўсёй краіны. Рабочыя, калгаснікі, усе працоўныя Савецкай Беларусі! Усе сілы на дапамогу транспарту. Зробім станцыі і дэпо, майстэрні, заводы, размешчаныя на тэрыторыі Беларусі, узорнымі.

68. Таварышы чыгуначнікі Віцебска, Оршы, Гомеля, Магілёва, Жлобіна, Менска і іншых чыгуначных цэнтраў ордэнаноснай Беларусі! Памынам узор самаадданай работы па выкананню заданняў партыі і ўрада.

69. Зробім чыгуначны транспарт Савецкага Саюза лепшым у свеце. Выманам поўнасцю ўказанні нашага правадыра і настаўніка таварыша Сталіна.

70. Барацьба з крушэннямі і аварыямі — важнейшы рычаг перабудовы работы чыгуначнага транспарта. Мы можам і павінны налазіць работу чыгуначна так, каб яны працавалі добра і дэкладна, як механізм гадзінніка.

71. «Наступіў для чыгуначнікаў зьезд, калі мы можам і павінны пачаць ісці ў гару...» (КАГАНОВІЧ).

72. Таварышы чыгуначнікі! Сустронем арганізавана новы багаты ўраджай. Узорна падрыхтуемца да асенне-зімовых перавозак.

ЦК КП(б)Б.

Зварнуць увагу кіраўніцтва Рудзэнскага раёна на недапушчальнае адставанне па сіласаванню і вывазцы гною.

Зварнуць увагу кіраўніцтва Даманавіцкага і Чырвонаслабодскага раёнаў на адставанне па сеназдачы.

Камісія паляраджвае кіраўніцтва ГРЭСКАГА, СТАРОБІНСКАГА, СТАРАДАРОЖСКАГА раёнаў аб недапушчальным іх адставанні па сеназдачы. Пры дэлежным адставанні па сеназдачы гэтых раёнаў будуць зняты з чырвонай дошкі.

Камісія адзначае, што напі раёны: КРУПСКІ, БЯЛЫНІЦКІ, ПРАПОЙСКІ, РАГАЧОўСКІ, ЧЫРВОНАПОЛЬСКІ даб'юцца ліквідацыі адставання па сіласаванню, падняццю папараў, цаліны, вывазцы гною і рэўнага знішчэння пустазелля, які могуць быць занесены на чырвеную дошку.

За ліквідацыю адставання па сеназборцы зняць з чорнай дошкі АСІПАВІЦКІ, БРАГІНСКІ і АСВЕЯСКІ раёны. Зварнуць увагу кіраўніцтва гэтых раёнаў на недапушчальнае яшчэ адставанне іх па сіласаванню, уздыму папараў, цаліны, вывазцы гною і асаблівае па сеназдачы.

За ганебнае адставанне па сеназборцы, уздыму папараў, цаліны і сеназдачы занесці на чорную дошку: РАСОНСКІ, СУРАЖСКІ і ДЗЯРЖЫНСКІ раёны.

Камісія паляраджвае кіраўніцтва ДРЫСЕНСКАГА раёна (сакратар РК БУРАЧОўСКІ, старшыня РВК ПЛАУНІК), МСЦІСЛАўСКАГА (сакратар РК ШТЭЯНГАРТ, старшыня РВК РАЙ), ХАЛОПЕНІЦКАГА (сакратар РК МЯСНІКЕВІЧ, старшыня РВК КІШ), СВЯЦІЛАВІЦКАГА (сакратар РК ЛЕУШУНОУ, старшыня РВК НАУМЕНАК) і ПОЛАЦКАГА (сакратар РК ТУРЛАЙ, старшыня РВК КУЗЬМІН), што калі яны не даб'юцца ліквідацыі ганебнага адставання раёнаў па сеназборцы, уздыму папараў, цаліны і сеназдачы, яны будуць занесены на чорную дошку.

Камісія адзначае зусім неапраўленае, ганебнае адставанне ЧАЧЭРСКАГА, КАПАТКЕВІЦКАГА, ЗАСЛАўСКАГА, НАРАўЛЯНСКАГА, ПЛЕШЧАНІЦКАГА і БЯГОМЛЬСКАГА раёнаў па сеназдачы: на 5 ліпеня гэтых раёнаў не здалі ні аднаго кілограма сена дзяржаве. Камісія паляраджвае кіраўніцтва гэтых раёнаў, што дэлепшае адставанне па сеназдачы прывядзе да занясення раёнаў на чорную дошку.

Камісія па сацыялістычнаму звяртае ўвагу сакратараў РК КП(б)Б, старшынь РВК, загадчыкаў райза і старшын калгасаў ВЕТРЫНСКАГА, КЛІМАВІЦКАГА, ТАЛАЧЫНСКАГА, ЧАШНІЦКАГА, БРАГІНСКАГА, ГЛУСКАГА, КАМАРЫНСКАГА, ЛАГОЙСКАГА і ЧЫРВОНАСЛАБДСКАГА раёнаў на неабходнасць рашучага ўзмацнення злучнай кампаніі, асабліва па конематках, каровах і нецалых.

Камісія адзначае выключна ганебнае адставанне раду раёнаў з рамонт сельскагаспадарчага ўборачнага інвентару, асабліва КЛІМАВІЦКАГА, ЧАШНІЦКАГА, РУДЗЕНСКАГА і інш. раёнаў, дзе рамонт мялярак-пабярзек, снапавязалек, малатаран і інш. ўборачнага інвентару праведзен усёго на 20—30 проц. Камісія звяртае ўвагу кіраўніцтва гэтых раёнаў на неабходнасць прыняцця рашучых мер для ліквідацыі адставання па рамонту ўборачнага інвентару.

41. Жлобінскі	48,2	37,6	7,4	23,8	22,8	—	114,5	1,3
42. Мазыскі	42,9	60,6	11,9	45,8	35,1	86,3	116,9	26,6
43. Дрыбінскі	41,2	71,4	29,7	60,9	67,6	100,0	114,5	60,0
44. Вуды-Камі-лаўскі	41,0	66,1	20,8	67,4	52,4	100,0	112,0	46,1
45. Чэрвеньскі	40,9	73,5	3,8	37,9	32,9	2,1	111,3	1,3
46. Кастковіцкі	40,9	50,2	7,6	62,6	14,9	47,6	98,8	60,6
47. Глускі	40,4	59,6	8,9	49,2	36,5	—	106,9	—
48. Логойскі	39,9	66,5	10,4	62,2	40,2	—	131,7	2,8
49. Вешанковіцкі	39,9	48,3	8,6	60,7	47,7	100,0	130,7	110,6
50. Брагінскі	39,6	51,4	22,2	33,1	24,6	26,1	112,4	0,3
51. Кляскі	39,2	63,0	15,9	73,6	49,2	94,6	100,9	8,6
52. Шклоўскі	39,1	60,2	4,0	61,9	13,6	96,8	113,2	26,7
53. Парыцкі	39,1	48,2	3,2	43,6	43,9	100,0	66,4	8,7
54. Клічаўскі	38,6	63,6	3,1	38,8	7,6	79,0	102,6	33,7
55. Камарынові	38,6	63,9	13,0	63,7	17,8	—	111,6	11,7
56. Рэчыцкі	38,1	36,1	9,4	66,9	34,6	4,4	100,0	1,6
57. Карыскі	37,0	34,3	4,6	76,7	61,9	21,3	102,6	1,9
58. Заслаўскі	36,8	53,0	7,4	70,1	21,1	86,1	104,6	6,9
59. Пухавіцкі	36,6	77,0	17,9	49,8	26,6	—	118,7	4,8
60. Плесчаніцкі	36,1	67,9	7,6	74,6	80,2	0,7	106,1	2,8
61. Віцебскі	34,9	55,2	20,4	64,4	32,4	94,8	106,4	74,4
62. Талачынскі	34,7	64,5	10,1	100,4	60,0	100,0	112,0	33,6
63. Гомельскі	34,6	62,5	8,1	40,0	23,1	100,0	136,9	26,6
64. Лёвнскі	34,6	62,3	29,3	66,8	44,7	100,0	100,1	67,6
65. Капаткевіцкі	33,0	77,3	5,1	33,9	27,6	—	115,3	—
66. Тураўскі	32,0	57,9	57,5	14,1	37,6	66,6	122,3	6,4
67. Уварыцкі	31,9	31,1	19,1	43,2	19,6	29,4	112,3	7,9
68. Лепельскі	31,8	46,6	18,9	67,1	27,6	100,0	102,2	21,6
69. Барысаўскі	30,7	66,6	17,4	119,0	51,1	18,6	123,4	26,9
70. Петрыкаўскі	29,7	36,8	1,8	20,8	43,3	—	110,6	2,7
71. Нараўлянскі	26,9	50,2	10,0	66,4	33,7	—	104,6	26,9
72. Адовскі	25,6	49,3	8,1	59,0	15,9	78,1	94,1	61,3
73. Ветрыцкі	26,6	27,3	18,9	59,6	17,7	—	118,6	22,2
74. Свеняцкі	27,7	60,4	9,8	57,8	60,0	—	106,8	74,4
75. Ушацкі	27,6	39,0	66,6	66,0	28,0	100,0	106,2	39,4
76. Жыткавіцкі	25,5	64,4	52,6	40,9	10,6	—	99,7	8,6
77. Дрысенскі	26,2	29,4	27,4	32,4	16,8	26,9	86,1	94,6
78. Сьвіслацкі	24,8	46,1	9,7	66,1	107,1	66,1	114,9	22,6
79. Халопеніцкі	23,9	71,1	16,8	69,2	31,6	100,0	110,8	95,2
80. Мотіслаўскі	23,9	54,3	36,6	64,4	23,1	97,7	92,2	12,3
81. Полацкі	23,6	24,8	16,0	69,9	26,7	4,1	109,7	18,6
82. Дзержынскі	23,3	33,1	1,7	81,3	30,3	26,7	107,1	—
83. Суражскі	22,2	37,3	18,9	108,1	79,9	—	78,2	76,9
84. Радзівіцкі	21,6	66,9	27,4	66,7	29,4	86,6	111,9	85,3

Па БССР	46,1	58,4	18,6	70,8	39,0	62,4	109,2	82,4
Вышло за 1/VI-25 г.	10,9	40,9	11,8	67,1	34,3	60,0	101,6	20,4
Вышло за 5/VI-24 г.	62,9	82,1	11,5	69,1	79,6	—	99,6	—

УЧОТНА-СТАТЫСТЫЧНЫ АДЗЕЛ НАРКАМЗЕМА БССР.

ЧЫРВОНАЯ ДОШКА

Рашэннем цэнтральнай камісіі па саборніцтву з Заходне-Сібірскага краем і Заходняй вобласцю за ўзбуджэння накарэніцкіх барацьбы за большшэўскі ўраджай занесены на чырвеную дошку наступныя раёны:

- Менскі (сакратар РК КП(б)Б Рыскін, старшыня РВК Жарэн).
- Горыцкі (сакратар РК КП(б)Б Серафімоў, старшыня РВК Жук).
- Аршанскі (сакратар РК КП(б)Б Соснін, старшыня РВК Міцкеў).
- Кіраўскі (сакратар РК КП(б)Б Вільчэн, старшыня РВК Блоніні).
- Слуцкі (сакратар РК КП(б)Б Ніштымаў, старшыня РВК Кінаў).
- Грэскі (сакратар РК КП(б)Б Гіплекевіч, старшыня РВК Рабціні).
- Сторобінскі (сакратар РК КП(б)Б Белічэнка, старшыня РВК Лебаві).
- Старадарожскі (сакратар РК КП(б)Б Ронаў, старшыня РВК Русен).
- Багушэўскі (сакратар РК КП(б)Б Раманенка, старшыня РВК Еўдасеў).
- Даманавіцкі (сакратар РК КП(б)Б Шэфцёр, старшыня РВК Херпан).
- Чырвонаслабодскі (сакратар РК КП(б)Б Бурдзілаў, старшыня РВК Бялун).
- Рудзэнскі (сакратар РК КП(б)Б Плятнбу, старшыня РВК Жуноўскі).

ЧОРНАЯ ДОШКА

Рашэннем цэнтральнай камісіі па саборніцтву з Заходне-Сібірскага краем і Заходняй вобласцю за адставанне ў сеназборцы, падняцці папараў, цаліны і сіласаванні занесены на чорную дошку наступныя раёны:

- РАСОНСКІ (сакратар РК ЧУМАКОў, старшыня РВК ПАРТНОў).
- СУРАЖСКІ (сакратар РК ЧУНДЗЕРАў, старшыня РВК АСМАЛОўСКІ).
- ДЗЯРЖЫНСКІ (сакратар РК ДАМБРОўСКІ, старшыня РВК ВАНСОўСКІ).

Магілеў, Аўтарамонтнаму заводу—Хварасцянскаму, Анісімізаву, Лейвікаву

Совет Народных Камісараў БССР у дзень пуску первенца аўтамабільнай прамысловасці Савецкай Беларусі шле гарадае прывітанне рабочым, інжынера-тэхнічным работнікам і служачым зваола. Совет Народных Камісараў упэўніў, што рабочыя, інжынера-тэхнічныя работнікі і служачыя таварышы са-большшэўскаму справяцца з асаваеннем завода, як яны справіліся з яго будаўніцтвам. Ваш завод, таварышы, павінен забяспечыць нармальную высока-прадукцыйную работу аўтапарка Беларускай ордэнаноснай рэспублікі і раду другіх абласцей нашага СССР.

Старшыня Саўнаркома БССР Н. ГАЛАДЗЕД.

ДАКЛАД ТАВАРЫША В. Я. ЧУБАРА Ў ДЗЕНЬ КАНСТЫТУЦЫІ У ЦЭНТРАЛЬНЫМ ПАРКУ КУЛЬТУРЫ І АДПАЧЫНКУ ІМЯ М. ГОРКАГА

К І М МЫ СТАЛІ С Ё Н Н Я

НАПЯРЭДААНІ Усеаароднага СВЯТА Хімічная прамысловасць

— Таварышы! Света для канстытуцыі Саюза Савецкіх Соцыялістычных Рэспублік з'яўляецца святам усіх працоўных нашай вялікай краіны Саветаў, святам таражаства вялікіх ідэй марксізма-ленінізма, таражаства нацыянальнай палітыкі партыі, святам магутнасці першай у свеце пролетарскай дзяржавы.

Мы святкуем гэты дзень таму, што 12 год таму назад прадстаўнікі народаў, населяючых савецкія рэспублікі, заключылі паміж сабою сямі, аб'ядналіся ў магутную дзяржаву працоўных, якая ваймае адну шостую частку земнага шара, і пад кіраўніцтвам партыі Леніна—Сталіна аб'ядналіся ў магутную і свецца перамогі ў справе гаспадарчага і культурнага развіцця.

— Вялікі сямі народаў, — прадаўжае тав. Чубар, — за гэтыя 12 год няўхільна рос эканамічна і культурна. Наш Савецкі Саюз стаў магутнейшай краінай у свеце. Больш 180 нацыянальнасцей, якія гавораць на самых розных мовах, аб'яднаны агульнай вольнай і барацьбы супроць прыняцальнікаў-капіталістаў і памешчыкаў, усе народы нашай краіны, якія складаюць каля 180 млн. чалавек, выконваючы заветы Леніна, кіруючыся Сталіным, здолелі ліквідаваць векавыя варожасці паміж рознымі нацыянальнасцямі.

Зараз мы бачым, што народы, якія прычыталіся пры царызме, пшарка развіваюцца і наганяюць працоўных рускай нацыянальнасці. Усе народы нашай краіны, пад кіраўніцтвам партыі і савецкай улады сталі грамадзяні. Вучэнне Маркса—Леніна—Сталіна стала даступным для працоўных усіх нацыянальнасцей. Наша савецкая канстытуцыя створана для забеспячэння аднастайнасці ўсіх народаў, якія населяюць нашу велізарную краіну; яна абумовіла тым каласальным поспехам, які мы зараз маем.

— Дзень канстытуцыі, — гаворыць далей дакладчык, — з'яўляецца днём правяржкі нашых поспехаў, з'яўляецца святам усіх працоўных, якія знаходзяцца ў самым аддаленым кутку нашай вялікай сацыялістычнай радзімы. Сёння ўсёды — у Арктыцы, на далёкіх астравах Палярнага мора, на сонца зорна свеціць круглы сонца, на Далёкім Усходзе, дзе наша доблесная Чырвоная армія штурмуе аблоўныя савецкія рубіжкі, у рэспубліках Сярэдняй Азіі, квітнечай Украіне і Беларусі, у савецкіх Закаўказзі і ў Расійскай Сацыялістычнай Федэратыўнай Рэспубліцы — усюды працоўныя паводнаць вялікі поспехаў, вялікі грамадзянскі перамог, атрыманых на ўсім участках сацыялістычнага будаўніцтва, дасягнуўшы стварэння СССР.

Савецкі Саюз рос і развіваўся ў

дала сельскай гаспадарцы рад новых машын. Нашы школы і ВНУ выпусцілі тысячы кваліфікаваных людзей, аўладаўшых тэхнікай. 1935 год з'яўляецца годам бурнага росту нашай сацыялістычнай прамысловасці. Пераважна большасць гэтых прамысловасці паўгадовую апраграму выканалі паспяхова, многія перавыканалі. Перамогі, атрыманыя прамысловасцю, тав. Чубар ілюструе лічбамі. Выплаўка сталі за першае паўгоддзе 1935 года супроць першага паўгоддзя 1934 года павялічылася на 30,5 проц., выпуск паравозаў адпаведна павялічыўся на 57,5 проц., выпуск вагонаў — на 231 проц.

Дырэктыва тав. Сталіна, — гаворыць тав. Чубар, — аго патрабаванне, каб прамысловасць дала сацыялістычнаму транспарту 80 тысяч вагонаў у гэтым годзе, безумоўна будзе выканана.

Апрача гэтых важнейшых відаў прадукцыі мы выпусцілі за першае паўгоддзе амаль 16 тысяч камбайнаў (у тры з паловай разы больш, чым у першым паўгоддзі 1934 года). Тое-ж можна сказаць і аб трактарах, і аб шматлікіх іншых сельскагаспадарчых машынах. Нічога ў свеце салянтства не мае такой тэхнікі, якую даў калгаснаму саюзніцтву пролетарыят СССР.

Тое, што мы паспяхова правалі сабы і паспяхова ўспылі ва ўборачную кампанію, характарызуе агульным поспехам нашай краіны ў індустрыялізацыі і сацыялістычнай перабудове сельскай гаспадаркі, у барацьбе за высокі ўраджай.

У гэтым годзе савецкім ўладам атрымалася перамацаць сістэму ізаляцыі і сектарнага ішныя прадукты. Аднак картка выжывае сабой вялікі гістарычны этап у нашым гаспадарчым развіцці, азначвае перамацаць ўладваць народнай гаспадаркай Саюза. З аднаго дробнага харчавання мы ўстранілі рад перамог у развіцці многіх участкаў. Зараз пры шырокай апрацоўцы хлеба і сектарных ішных прадуктаў мы маем значна большыя хлебныя запасы, чым у мінулым годзе. Аднак картка — гэта будучы крок у шырокім разгарванні культурнага савецкага гаспадарства; гэта працяг барацьбы з



даркі на новых сацыялістычных асновах. У СССР, дзе зямля не куліяецца і не прадаецца, калгасы атрымліваюць зямлю ў вечнае карыстанне і на гэтай аснове вядуць барацьбу за вышэйшае культурнае жыццё.

Супастаўляючы бурны рост гаспадарчага і культурнага будаўніцтва ў Савецкім Саюзе з крызісам у капіталістычных краінах, дакладчык уключае, што там фаніям развівае жорсткае наступленне на працоўных і зніжчае перадавую рэвалюцыйную частку пролетарыята. Фаніям высушуў новую «ідею», узятую з арсенала сарэпонаўкоў, што яна раса, яна на цывілізацыі ваявіна панавальцаў над астатнімі. Але не ідэя кіруе ім. Нямецкія капіталісты, абмежаваны ў сваім развіцці пасля суветнай вайны, хочудь набыць новыя тэрыторыі, калоніі, імкнуцца паднявольць другія народы, адраваць што-небудзь і ад Савецкага Саюза.

— Фаніям, — гаворыць тав. Чубар, — налісаў на сваіх спігах доўгія вайны. На спігах СССР — радзімы усіх працоўных, усёго перадавага чалавецтва — налісавы доўгі бародыць за мір. Заключаныя пагадненні з Францыяй і Чэхаславакіяй, а таксама цэлы рад ішных мерапрыемстваў паказваюць, што мы на даным этапе можам аб'яднаць у барацьбе за мір пераважную большасць чалавецтва.

У дзень канстытуцыі, калі мы адзначаем таражаства зеніца-сталінскай нацыянальнай палітыкі і дасягнутае брацкае супротыўніцтва паміж народам на адной шостай частцы земнага шара, мы з асаблівымі клопатамі падкрэслівом неабходнасць міру, які паніцен

мо лічому», як сказаў наш вялікі прадвадэр, настаўнік і будаўнік СССР тав. Сталін. (Аплодысменты).

Нам ёсць што абараняць ад капіталістычных акул, ад імперыялістаў. Мы ўжо маем чым абараніцца ад нарату ворага. Мы маем авіяцыю, танкі, мы маем высокую тэхніку ўзбраенняў і магутную тэхнічную базу прамысловасці, мы маем нашу слаўную, пераможную рабоча-сялянскую Чырвоную армію. Японская ваенніцтва правакуе сутычку на Далёкім Усходзе. Але ніякія штурвы не зможудь нашай жывай палітыкі і гагоўнасці абараняць Савецкі Саюз, абараняць нашу сацыялістычную радзіму ўсімі сродкамі, якія ёсць у нашым распараджэнні.

Наступны раздзел свайго даклада тав. Чубар прысвячае зямнам у савецкай канстытуцыі якія былі зроблены VII усесаюзным з'ездам Саветаў. Гэты з'езд, як адзначае дакладчык, з'явіліся рэзультатам гіганцкіх сацыяльных і эканамічных зрухаў у нашай краіне і асабліва ў сельскай гаспадарцы, рэзультатам пераможнага шэсціга сацыялізма, які беспаваротна атрымаў перамогу ў барацьбе з чужымі класавымі-варожымі элементамі. Але грантыёзны поспех не прыніны супакойваць час, бо мы маем яшчэ многа недахопаў.

— Мы можам і павінны, — гаворыць тав. Чубар, — паглыбляць самакрытыку, рашуча ўскрываць усё недахопы, усмяртна павышаць рэвалюцыйную пільнасць. Партыя на агульным пленуме Цэнтральнага Камітэта разбірае пытанне аб становішчы службовага апарата сакратарыята ЦКБ СССР і прыняла строгае рашэнне аб Енукідзе. Гэта, з'яўляючы ваявіна наў ізаляцыі ўсіх працоўных нашай зямлі на павышэнне рэвалюцыйнага пільнасці, якая неабходна зараз, ваі нашай часпяховай барацьбе зрабуюць перанаконіць асвожы разбітых капіталістычных класаў.

Наша свата — гаворыць тав. Чубар — гэта таражаства дыктатуры пролетарыята, таражаства перамагачага сацыялізма. На ўсіх участках сацыялістычнай будаўніцтва мы маем тысячы героў, барацьбітоў. Партыя і савецкая ўлада робяць усё для таго, каб кожны грамадзянін СССР быў сувязаны барацьбітом за сацыялізм, абаронцам свайго вялікай радзімы.

Мы ўвясномы, што левіліся! Цэнтральны Камітэт і наш прадвадэр тав. Сталін у барацьбе за будаўніцтва бласлававага сацыялістычнага таражаства будудь вясці няўхільна нас ад перамогі да перамогі.

Мы ведаем, што Савецкі Саюз будзе той непрыступнай скалой, аб якую разабюцца ўсе хвалі і шквалы капіталістычнага мора. Няхай зямля наша слава і партыя большавікоў! Няхай жывае

Ланці, торбы, хлеб з мякінай, Цемра курнай хаты — Невольныя ўшаміны Аб жыцці пракантны.

Ад казюні да казіам Выціскалі сові, Броў шлі, цагнулі жылы Каты-прывасмокі.

Мутрасць Леніна вяла нас На алабучы волі, Мужнасць Сталіна патхылаз нас на смертным полі.

Крывасмокаў мы пабілі, Катаў пахвасталі, Бох асінавы забілі, Каб яны не ўсталі.

За сумленную работу У пёсцы і ў сталіцы Маюм мы і хлеб і боты, Чыстыя святліцы.

І сёння... Гляньце, людзі, Кім мы сёння отамі! Ортэн Леніна на прудзі Прыкалоў нам Сталін.

Клічам мы братоў у госці — На сход урачысты, — Зеленаюць хай ад алоскі За мжой фаніясці.

Праглынуць, што мы стварылі Толькі хай не мораць: Па свінчым брудным рыле Будзе чым ударыць.

К. КРАЛІВА.

П Р Ы Ё М у тав. БЕРЫЯ

1 ліпеня, у 2 гадзіны дня делегатыя беларускіх пісьменнікаў у складзе таварышоў В. Вольскага, Эдуарда Самуйлавіча, М. Хведаровіча, Вя. Кавальскага і нашыя карэспандэнта, якая вярнулася пасля індывідуальнай паездкі па Грузіі ў Тіфліс, была прынята першым сакратаром Закаўказскага крайкома і ЦК КП(б) Грузіі ордапаносцам тав. Л. Берыя.

Сустрэча прадаўжалася каля гадзіны. Тав. Л. Берыя цікавіўся работай делегатыі, агульнымі пытанямі беларускага мастацтва і літаратуры, народным святам працоўных Беларусі, жюэ абудзёнца 11 ліпеня. Пісьменнікі — узявольнікі делегатыі — падзяліліся з т. Л. Берыя сваімі ўражаннямі і сваімі творчымі панамамі.

Тав. Л. Берыя ў гутарцы адзначыў, што прыезд беларускіх пісьменнікаў ёсць пачатак дружнага злучэння беларускіх рэспублік, а

адначасова са шырокім развіццём хімічнай прамысловасці ўсёго Савецкага Саюза развіваецца і наша рэспубліканская хімічная прамысловасць.

Усе хімічныя прадпрыемствы БССР у асноўным пабудаваны за час першай і два гады другой пільнасці. Даводі павышаць тэмні гіганты, як Магілёўская шпінкетная фабрыка, Быхаўскі ацэтонавы завод, Крычаўскі фасфарытны і ішныя.

Значна пашырэнны і рэканструаваны старыя прадпрыемствы. Мы маем цэлы рад новых відаў прадукцыі, якая раней у нас зусім не выраблялася. Напрыклад: тэрма-ізаляцыйны матэрыял, вапнавы-штучнаўстойлівыя фарбы, парфюмерныя вырабы і ішныя.

Парывалася новая галіна вытворчасці — шпінкетная вытворчасць на плошчы ў 49 тыс. гектараў, са шпінкетай у 5.900 тон. Для пераапрацоўкі шпінкетнай пабудаваны два каліфорыя-шпінкетныя заводы ў Барысаве і Новабеліцы.

Пабудаваны ў Ротчыцы дубільна-экстрактыны завод — адно з найноўчых прадпрыемстваў ва ўсім Саюзе. Такой вытворчасці зусім не ведала даравопераўсюльная Расія.

Завода выраста і абнавілася лесакілічная вытворчасць. Раскіданыя па ўсёй Беларусі невялікія содныя дробныя поўсамавужных смакакурных заводаў былі за рэвалюцыі. Пры савецкай ўладзе пачынаецца аднаўленне смакакурнай вытворчасці і будаўніцтва новых заводаў.

У 1900 годзе каля м. Барысаве фабрыкант Вольскі пабудоваў спіртзаводска-ваквы завод. Аднак і года не прайшло як гэты гаспадар абанертаваў і запыў сваё прадпрыемства.

Спінкетна-рашпінкетная галіна алімае сараз даволі шчыра месца ў лесакілічнай вытворчасці: 132 устаноўкі падлічваюцца ў сістэме Беларуска-Савецкага.

Шырока развіліся такія галіны, як шпінкетнае, шпінкетна-ацэтонавае апраца, казюмацкая вытворчасць. Раней прыродны багаты Беларусі скарыстоўваліся вольны слаба. Шпінкетна-ацэтонавае, што паводь такая простая рэч, як казюмацкая казю да рэвалюцыі ўвасілася з Рыгі, Вільні і ішным гарадоў.

Зараз працуюць пры смакакурных заводах 22 калачныя дзкі з агульнай прадукцыі ішнасцю ў 8.000 тон казюмацкай. Рад новых прахаў будудь пабудаваны ў гэтым годзе пры лесакілічных заводах на скарыстанню драўнінных ацэтонаў на вытворчасць розных хімікатаў: аліфы, штучнага хлеба, гуталіну і т. д.

Конт валавой прадукцыі лесакілічнай прамысловасці Беларуска-Савецкага (у пільным цэнах 1932 г.) у 1935 годзе будзе ровон суке ў 13.888 тыс. руб.

Прадукцыя хімічнай прамысловасці БССР расцаўваецца на па ўсёй неабыхымнай прасторы шпінкетнай краіны сацыялізма. Мільёны працоўных шпінкетнай радзіны зрубыць шпінкетнай пачыноўцы прыемнай пастай свае зубы. І далейка не ўсе з іх гадуюць, што хімічная краўля, служачая для вытворчасці шпінкетнага парашку, вырабляецца ў асноўным на новабеліцкім заводе «Чырвоны хімік». Гэты завод адзіны ў Саюзе і забеспечвае ўсе парфюмерныя фабрыкі СССР хімічнай краўляй.

Лакса-фарбавы завод у Лосене забеспечвае наша будаўніцтва высокакачэснымі фарбамі: уграй, охрай, муміяй. Да 2.100 тон земляных і вапняных фарбаў расць завод сёлета.

Крычаўскі фасфарытны завод выпрацоўвае для сацыялістычнай сельскай гаспадаркі да 30 тысяч тон фасфарытнай мукі ў год.

Уся хімічная прамысловасць БССР створана за часам

АБ ПУСКУ І ўЗНАГАРОДАХ У СУВЯЗІ З ПУСКАМ ДЗЯРЖАУНАГА АУТАРАМОНТНАГА ЗАВОДА № 7

Пастанова Савета Народных Камісараў БССР

Дзяржаўны аўтарамонтны завод № 7 лічыць пабудаваным. Завод мае закончаны тэхналагічны працэс і планіроўку для пачатковага рамонтнага машынабудавання і машынабудавання машын, мае ўсе магчымасці для значнага павелічэння сваёй магутнасці і прыклад прызначнай камісіяй СНК БССР і Цудартранса СССР.

Совет Народных Камісараў БССР пастанавіў:

1. Выдаць камію тав. Іванова за прыбыткі дзяржаўнага аўтарамонтнага завода № 7 заперсідзіць і завод лічыць уведзеным у эксплуатацыю.

Примір да ведама заводу тав. Быстрова аб тым, што завод уключыў у склад дзейных прадпрыемстваў аўтарамонта Саюза СР.

Афіцыйнае адкрыццё завода вышліць на 9 ліпеня 1935 г.

2. Абвясціць падзяку ўсім рабочым, ПТР і служачым, прымаўшым удзел у будаўніцтве завода.

3. Узнагародзіць лепшых ударнікаў — рабочых, ПТР і кіраўнікоў пабудовы за самаадданую работу на будаўніцтве.

Граматамі ўрада БССР і грашовымі прэміямі: Хвирасцінскага А. — дырэктара будаўніцтва — 2.000 руб., Курзіянова А. А. — галоўнага інжынера будаўніцтва — граматай і 1.500 руб., Шнадрцова Б. Е. — тэхнічна дырэктара будаўніцтва — граматай і 1.000 руб., Панасевіча С. — бонгалеіра-цесляра — граматай і 500 руб., Безмена В. І. — загалова гаражом будаўніцтва — граматай і 500 руб.

Граматамі ўрада БССР і каштоўнымі падарункамі: Анісімова В. — сакратара парткома будаўніцтва — Валюшона — сакратара магістраўскага РК ЛЭСМБ, Гіршыма Г. — камсамольца-наладчыка

ка, Брыкмана З. А. — майстра дрэвапрацоўчага цэха.

Грашовымі прэміямі і каштоўнымі падарункамі: Масалына В. Ф. — цесляра — 300 руб., Гадуноў С. Ф. — работніцу — 300 руб., Віталёва Ф. Б. — цесляра-брыгадзіра — падарункам, Шыта Л. Г. —нач. рамонтна-механічнага цэха — падарункам і 200 руб., Леонава Г. К. — шофера — 350 руб., Спірыдовіча П. М. — цесляра-брыгадзіра — падарункам, Бырко Ф. П. — нач. аддзела снаб. — падарункам і 350 руб., Левікава Б. — старшыню аўкома — падарункам.

4. Магілёўскі райком ЛЭСМБ за вялікую дапамогу, аказаную будаўніцтву завода з боку магілёўскага камсамола — узнагародзіць граматай ўрада БССР.

5. Адзначаючы энергічную і ўмелую работу начальніка ўсесаюзага аб'яднання «Аўтарамонта» тав. Быстрова С. А., які непасрэдным кіраўніцтвам ходу работ забяспечыў сканчэнне будаўніцтва на ўстаноўленым тэрмін — узнагародзіць яго граматай ўрада БССР і каштоўным падарункам.

6. Абвясціць падзяку начальніку Галоўдартранса БССР тав. Іванову А. за актыўны ўдзел і дапамогу ў будаўніцтве завода і ўзнагародзіць яго граматай ўрада БССР.

7. Выдзеліць у распараджэнне дырэктара завода 10.000 руб. для пражывання рабочых, ПТР і служачых, даўшых лепшыя вынікі ў работах на будаўніцтве завода.

Старшым Савета Народных Камісараў БССР

Н. ГАЛАДЗЕД.

Кіраўнік спраў Савета Народных Камісараў БССР

І. ЛУК'ЯНЧЫК.

6 ліпеня 1935 г.
г. Менск.
№ 1039.

„Няхай жыве вялікі правадыр народу, натхніцель і арганізатар вялікіх перамог соцьялізма, наш родны СТАЛІН!“

(З лозунгаў ЦК КП(б)Б)

ЗНАТНЫЯ ЛЮДЗІ ВІЦЕБСКА ПАПІСВАЮЦЬ ПІСЬМО ТАВАРЫШУ СТАЛІНУ

ВІЦЕБСК. (Кар. Звязды). З вялікай актыўнасцю прапрацавалі працоўныя Віцебшчыны пісьмо таварышу Сталіну. У цэхах і на участках швейнай фабрыкі «Сцяг індустрыялізацыі» толькі заканчвалі чытку пісьма, як адразу ж выступала шматлікая колькасць рабочых і работніц з успамінамі аб сваім жыцці ў дарэволюцыйны час і зараз, што з'явілася жывой бліскучай ілюстрацыяй к самому пісьму.

Падпісаць гістарычнае пісьмо тав. Сталіну швейнікі ўдасцілі го вору ста знатым людзям фабрыкі. Сярод іх работніца-выдатніца, член ЦВК БССР тав. Зеліна, каваліца-выдатніца Марковіч, начальнік перадавога касцюмнага цэха Данімаў, адзін з лепшых брыгадзіраў фабрыкі Пастухова і іншыя.

Прапрацоўка пісьма ўзяла творчую актыўнасць рабочых, накіраваную на выкананне вытворнай праграмы. Работніца касцюмнага цэха Дора Бялова замест 114 аднавіла вымуціла 118; усю прадукцыю здала на «выдатна». Работніца Каган замест 114—120, работніца Будаль замест 114—124 і т. д. і т. д.

На заводзе «Чырвоны металіст» імя Кірава шод, прысвечаны прапрацоўцы пісьма, таксама праішоў з небывалым энтузіязмам. Старыя рабочыя тт. Нецкоў, Венслер і Зельдін тут-жа на столах узялі шэфства над некалькімі маладымі рабочымі з тым, каб павысіць іх кваліфікацыю.

Падпісаць пісьмо таварышу Сталіну металісты даверылі 70 знатым рабочым завода: члену ЦВК БССР тав. Сандлеру, былому чырвонаму партызану тав. Дзімфельду, старому каваліцу, актыўнаму раббору Піскунову, лепшым рапыялізатарам зарота Рыбіцкаму, Цырліну і Віталеву, начальніку кавальскага цэха Лебедзеву і другім. Рабочыя завода абавязаліся да дня ўсенароднага таржаства поўнасцю скончыць выпуск запасных частак да ўборачных машын.

На навчальна-трыкатажнай фабрыцы «БІМ» у прапрацоўцы пісьма тав. Сталіну прымаў удзел увесь 4-тысячны рабочы калектыў. Праект пісьма рабочыя дапаўнялі прыкладамі са свайго асабістага жыцця і работы на фабрыцы, народжанай у першыя гады большавіцкай пацігодкі. Панчошніцы высунулі са свайго асяроддзя 75 лепшых з лепшых ударнікаў-выдатнікаў, якім даручылі падпісаць пісьмо таварышу Сталіну, у тым ліку члену ЦВК БССР тав. Норкінай Елене, выдатніцы Васіленя, тэхніку Ждановіч Олі і другім.

З неапісмай радасцю і зацікаўнасцю прапрацавалі пісьмо тав. Сталіну работніцы ільнопрацэсальнай фабрыкі «Дзвіна». «Нават толькі аб адной нашай фабрыцы і былой Маркаўшчыне, — заявілі ў сваіх выступленнях старыя каваліцы-прадзільшчыцы, — можна напісаць цэлы том, расказаць, як на месцы былога мастацтва вырасла вялікая Пролетарская Слабада—культурны гарадок, са сваім клубам, больніцай, яслімі, школай і т. д. Гапаровае права падпісаць пісьмо таварышу Сталіну рабочы калектыў фабрыкі прадставіў 60 самым лепшым, самым знатым людзям фабрыкі. Сярод іх фігуруе член ЦВК СССР тав. Цыганкова, член ЦВК БССР тав. Мяткава, героі пацігодкі і члены горсавета тт. Раманова і Баранюшкая.

Побач з прапрацоўкай пісьма, на прадпрыемствах Віцебшчыны праводзіцца вялікая іншая работа па сустрэчы ўсенароднага свята. На фабрыцы «Сцяг індустрыялізацыі» была праведзена спецыяльна палітгалова, прысвечаная вызваленню Беларусі ад белаліцкага і ўзнагароджанню БССР ордэнам Леніна. Зараз на цэхах праводзіцца ветары ўспамінаў старых рабочых фабрыкі.

Лепшыя ударнікі фабрыкі ў колькасці 500 чалавек выязджаюць у лагеры, таксама ўпрыгожаныя да свята. На святкаванні ў Менск выязджае спецыяльная дэлегацыя ад фабрыкі на чале з начальнікам касцюмнага цэха тав. Данімаў. АРК. ЗАРУБЕЖНЫ.

ТВОРЧЫ УЗДЫМ У КАЛГАСАХ ПАЛЕССЯ

МАЗЫР. (Кар. «Звязды»). Балгасы Беларускага Палесся рухуюцца да сустрэчы ўсенароднага свята поўным сканчэннем сенажаці і гатоўнасцю да ўборкі каласавых хлебаў.

Каляса «Чырвоны партызан», Слабодскага сельсавета (Мазырскі раён), усё парыхтаваў да ўборкі багатага ўраджая. Сенаўборку калгаснікі рашылі на што-б там ні стала закончыць не пазней 10 ліпеня, каб ўсенароднае свята правесці яшчэ весялей і раласней.

На луг выехала ўся рабочая сіла. Ужо 9 дзён на беразе ракі Прыпяці кіпіць ударная работа. Штодзённа тут вырастаюць вялікія стагі свежага пахучага сена. Прывезены на луг 2 сенакасілікі працуюць бесперабойна ад цямна да цямна, скошваючы па 3—4 гектары за дзень. Касцы таксама пазнаваюць узоры ўдарнай работы. Арганізаваўшыся ў дробныя званні, па 2—3 чал., яны пераўмякваюць нормы. Замест 0,35 гектара кожны касец скошвае за дзень па 0,40—0,45 гектара.

Вялікі эффект дае індывідуальная ацэньшчына. Малыя 19-гадовы калгаснік Пісанін Фёдар сістэматычна з дня ў дзень скошвае па 0,54 гектара. Вось чаму калгаснікі алпаўшчына даверылі яму, які знатнаму чалавеку калгаса, падпісаць пісьмо таварышу Сталіну.

Не зостае ані маладога класца і стары Клявец Сцяпан, які таксама скошыў за дзень больш паловы гектара.

Сельгасарцель імя Вараншалева, Вабруўскага сельсавета, сустракае ўсенароднае свята вялікімі поспехамі ў сваёй вытворчай рабоце.

Уборачныя машыны і інвентар ўжо адрамантаваны. Сенаўборку калгас закончыць да ўсенароднага свята.

Гэта свята для вараншалеўцаў асабліва раласнае. Яны вымала нацярпеліся гора ад белаліцкіх банд. Многа двароў было зусім спалена, а масаюць разрабавана. Зараз калгас імя Вараншалева з'яўляецца гордасцю ўсяго раёна. Балгас мае нават сваю артэзічную студыю. Асабліва добра вы-

НА ПАСЯДЖЭННІ СОВЕТА НАРОДНЫХ КАМІСАРАУ БССР

Пад старшынствам Н. М. Галадзеда 4 ліпеня адбылося чарговае пасяджэнне СНК БССР.

Соўнарком заслухаў даклад старшыні Дзяржплана тав. Любовіча аб народна-гаспадарчым плане на 3 квартал.

Паводле плака, на 3 квартал запраектавана выпусціць нававой прадукцыі на 195 міль. руб., знізіць сабекошт прадукцыі на 15 проц. Прадугледжаны вялікія грашовыя аб'ёмнаванні на праектаванні аб'ектаў будаўніцтва.

У праграму па металіпрамысловасці ўнесены новы момант: на машынабудуўніцтву залаткі давадзіць раней у цэннасным азначэнні, а з'яўз зроблена абавязковае ўдзельне на кошт шэўнай колькасці варштатаў і іншых відаў прадукцыі, якая павінна быць выкуплена за квартал.

У абмеркаванні гэтага пытання прынялі ўдзел тт. Галадзеда, Балцін, Чарнушэвіч, Кудзельна, Верба, Каранейскі і іншыя.

Соўнарком даручыў камію пад старшынствам тав. Любовіча калячэткава распрацаваць і прадставіць на зацвярджэнне СНК задаткі на трэці квартал, улічыўшы аб'ём думак пры абмеркаванні гэтага пытання на пасяджэнні СНК.

Соўнарком абмеркаваў і прыняў унесены Паркамфінам новы план эканоміі на трэці квартал. Вылучанай камію даручана разгледзець пытанне аб аэрыюцы сродкаў на скітанне бюджэтаў калгасаў і праект паставы прадставіць на зацвярджэнне СНК.

Бурны рост будаўніцтва ў краіне прад'яўляе імклівай прамысловасці новыя і вялікія патрабаванні. Стаіць праблема шырокай замоны ў будаўнічай тэхніцы металічных і іншых матэрыялаў шылькімі. Тут ёсць вялікія пераважыўшыя магчымасці для шкляной прамысловасці. Выпрацоўка шкляной тары, тэхнічнага і будаўнічага шкла, сартавой пасуды — усё гэта патрабуе ад работнікаў шкляной прамысловасці вышэйшага палішчэння сваёй работы, асабліва па высокакаласнай культурнай адукацыі выпусканай прадукцыі.

План 1934 года ў прамысловым азначэнні выканан шкляной прамысловасцю на 100,7 проц., поўгалавы план 1935 года — на 106,7 проц. Перавышанав план таксама па экшарту. Але асобныя заводы працуюць яшчэ дрэнна: заводы «Ільч» і «Поўка» даюць асноўны процант адыходу і браку, павялічылі сабекошт прадукцыі.

Выступіўшы ў спрэчках па дакладу тав. Балціна патрабавалі рэзкага палішчэння якасці работы шкляной прамысловасці, асабліва па сартавой пасудзе. Унесены НКМяспромам і прыняты Соўнаркомам праект паставы прадукцыі дэлавае капітальнае расшырэнне шклянозавода імя Дамбала для выпрацоўкі сартавой пасуды. Некаторыя заводы рэканструюцца. Маркуецца пабудаваць у Рагачоўскім раёне завод па выпрацоўцы шкляной тары. На заводзе «Поўка» будзе вырабляцца будаўніча-тэхнічнае шкло.

Белгасцэкаву прапанавана павялічыць завод прэштавараў і прадуктаў для рабочых шкляной прамысловасці, адкрыўшы пры заводзе спецыяльны магазін. НК ўпярэднюю галду даручана адкрыць пры шклянозаводзе «Овчэр» (Асіпаўскі раён) магазін Боганды.

Астаўся два месяцы да пачатку новага навучальнага года. Неабходна закончыць рамонт школ, забяспечыць іх абсталяваннем, апазам, захаціць падручнікі. Соўнарком па гэтай пытанню заслухаў даклады старшынц Асвейскага і Лёвайскага РВК.

Асвейскі раён павінен капітальна адрамантаваць 8 школ, але па 6 школах яшчэ не прыступлена да рамонтна. Яшчэ горш з бытучым рамонтна школ 3 46 школ 11 зусім не забяспечаны апазам. Прыкладна такоес-ж становішча і на Лёвайскаму раёну.

Соўнарком прыняў да ведама зваўны старшынь РВК гэтых раёнаў аб тым, што яны закончаць усю работу да 15 жніўня. Даручана к канцу жніўня правесці ў гэтых раёнах якасць падрыхтоўкі да новага навучальнага года.

СНК абавязваў усіх старшынц райвыканкомаў асабіста, не перадаваўшы нікому, правесці становішча школ у раёне і сачыць за ходам іх падрыхтоўкі да наступнага года.

На гэтых-жа пасяджэнні Соўнарком даручыў пракуратуры рэспублікі і НК зваўны здароўя ў шкляной тары правесці рэальнае расследаванне фактаў, уязаны ў фальсифікацыю «Врачы из Кішчаніна» («Правда» ад 3 ліпеня г. г.) і аб рэзультатах далажыць СНК. (БЭЛТА).

ОРДЭНАНОСЦЫ—ЗНАТНЫЯ ЛЮДЗІ ЕДУЦЬ У МЕНСК

Ад байцоў і камандзіраў 27 кіна, селішч-бывяк, беларус, бел-

... і 1.000 руб. Памясавіч
С. — бонгавіра-песляра —
... і 500 руб. Бэжана В. І.
... гаражом будаўніцтва
... і 500 руб.
Граматамі ўлада БССР і каш-
... падарункамі: Ансімава В.
... парткома будаўніц-
... Вальфсона — сабратава мат-
... РК ЛКСМБ. Грышка Г.
... валаправольчы

Старшыня Савета Народных
Камісараў БССР
Н. ГАЛАДЗЕД.
Кіраўнік спраў Савета Народ-
ных Камісараў БССР
І. ЛУКЯНЧЫК.
6 ліпеня 1935 г.
г. Менск.
№ 1039.


Сталіны металісты даверылі 70
... рабочым завода: члену
ЦКБ БССР тав. Сандлеру, былому
чырвоному партызану тав. Дзі-
Фельду, старому калраўніку, актыў-
наму рабкору Піскунову, лепшым
рапыналізатарам завода Рыбні-
каму, Цырыну і Віталеву, на-
чалніку кавальскага цеха Лебе-
дзеву і другім. Рабочыя завода
абавязаліся да дні ўсенароднага
таржаства поўнацю скончыць
выпуск запасных частак да ўбо-
рачных машын.
На панчошна-трыкатажнай фаб-

... была праведзена спецыяль-
на палітгазіна, прысвечаная вызва-
ленню Беларусі ад белапаліяў і
ўзнагароджанню БССР ордэнам
Леніна. Зараз па цехах праводзяць
па вечах ўспамінаў старых ра-
бочых фабрыкі.
Лепшыя ўдзельнікі фабрыкі ў
колькасці 500 чалавек вызначы-
ліся ў лагеры, таксама ўпрыгожы-
ліся да свята. На святкаванні ў
Менск выйшлі спецыяльная де-
легатыя ад фабрыкі на чале з на-
чалнікам камітэта цеха тав.
Даніманам. АРК. ЗАРУБЕЖНЫ.

Сельгасарцель імя Варашыла-
ва. Бабруйскага сельсавета, сус-
радае ўсенароднае свята адзінімі
поспехамі ў сваёй вытворчай ра-
боте.
Уборачныя машыны і інвен-
тар ўжо адрамантаваны. Сена-
ўборку калгасі заможны да ўсе-
народнага свята.

Гэта свята для варапылаўцаў
асабліва радаснае. Яны нямаюць
нацярпецца гора ад белапальскіх
банд. Многа двароў было зусім
спалена, а імясць разграблена.
Зараз калгас імя Варашылава
з'яўляецца гордасцю ўсяго раёна.
Калгас мае нават сваю арцэзініс-
кую студыю. Асабліва добра вы-
глядае толькі што пабудаваны дом
для дзіцячага ачата. Вакол дома
разбіт скверык.
Вялікае ўражанне робіць вы-
даўна пабудаваны клуб у калгасе
«Ударнік», Юравіцкага сельсо-
вета. На сваёй канструкцыі гэта
першы калгасны клуб у раёне,
які адпавядае культурным запра-
сам калгаснікаў. У клубе ёсць
асаблівае зала для глядачоў, асоб-
ныя павой для чытальні і павой
для шахматна-шапачных гульніў.
У калгасе арганізаван драматычны
гурток, які сваімі сіламі рыхтуе
пастаноўку да ўсенароднага свята.

На гэтым жа пасаджэнні Соўнар-
ком даручыў пракурору республікі і НБ яковы дароўна ў
... тэрмін правесці де-
... расследаванне фактаў, ука-
... у фельетоне «Врані из Кли-
...» («Права» ад 3 ліпеня
г. г.) і аб рэзультатах даследаў
СНК. (БЕЛТА).



Ремонт шчып.
Фото В. ЦЕСЛЮКА (Белдзяржкінохроніка).

ОРДЭНАНОСЦЫ — ЗНАТНЫЯ ЛЮДЗІ ЕДУЦЬ У МЕНСК

Ад байцоў і камандзіраў 27
страляковай дывізіі, першай 11 лі-
пеня 1920 г. уважоўшай у
Менск, на ўрачыстасці ў БССР
выбрана дэлегацыя ў складзе пяці
чалавек. У яе увайшлі лепшыя
людзі дывізіі, чырвонасцяжцы,
удаельнікі грамадзянскай вайны,
ударнікі баявой і палітычнай э-
шчыбы.
Вось яны — Лагоўскі, адказ-
ны сакратар дывізіійнага партко-
ма, рабочы, Беларус, член партыі
з 1922 года, удзельнік грамадзян-
скай вайны і баёў на белапальскім
фронце, у РСЧА з 1918 года, ўзна-
гароджан ордэнам Чырвонага
сцяга.
Гранчэвіч — з часці тав. Касы-

кіна, салінін-бяднік, беларус, бес-
партыйны, удзельнік грамадзян-
скай вайны, у РСЧА з 1918 года,
ўзнагароджан ордэнам Леніна.
Буруханай — чырвонаармеец
часці тав. Бачарова, былы бес-
прытульнік, батрак, казак.
Ткачэнка — з часці тав. Уда-
лава, украінец, рабочы, член партыі,
удзельнік баёў грамадзян-
скай вайны, у РСЧА з 1918 года,
ўзнагароджан двума ордэнамі Чыр-
вонага сцяга.
Кашуцін — з часці тав. Бала-
буева, беспартыйны, служачы,
рускі, у РСЧА з 1918 года, удзель-
нік грамадзянскай вайны, ўзнага-
роджан ордэнам Чырвонага сцяга.
В. МАКСІМАЎ.

Р. ФРАЛОУ.



Партызаны з першымі месца Булавінскага.

Компартыя — арганізатар партызанскага руху

Для арганізацыі партызанскіх
... у Менскім раёне быў ство-
... паўстанцкі камітэт. Цёмнымі
... на вёсках і лесах ім право-
... сходзі сялян, на якіх арга-
... ўваляліся атрады чырвоных пар-
... Дзякуючы рабоце, якая бы-
... праведзена паўстанцкім камітэ-
... вясной 1920 года ў Менскім
... налічвалася больш 400 пар-
...
... Бабруйскага павеце тавсама
... ваялі партызанскі
... У выніку велізарнай работы,
... аб'яваў бабруйскай падполь-
... партарганізацыяй і асабіста
... Ляўновым, увесь навет пак-
... густой сеткай партызанскіх
... Працоўнае сяліства не-
... валасцей, як — Рудабель-
... і інш., цалкам ішлі ў парты-
... атрады.
... раёне Докшыц, Барысаўскага
... было зарэгістравана 2.000
... гатовых ва ўсякі час
... партызанскіх выступленняў. Ва
... 1920 года ў Барысаве было
... 200 па партызан і ў Ігум-
... да 200 у Маладэчыне — 250.
... Дарогах — 300.
... большавіцкія кіраўнікі парты-
... атрадаў сваім прыкладам.
... і аднаасцю справе рабо-
... класа патхнялі працоўныя
... на вялікую барацьбу супроць
... абшчальніц.

І. НЕМЕЦ
Паўстанцкі рух падрываў
устойлівасць тылу белапаліяў,
сідзевнічаючы герачнай перамож-
най барацьбе брацкай Чырвонай
арміі, працянуўшай брацкую руку
дапамогі працоўным масам Белар-
усі. Не глядзячы на слабую ўз-
броенасць і невялікую колькасць
партызанскіх атрадаў у першы
час, яны наносілі сур'ёзныя ўдары
белапальскім атрадам, у стократ
перавышаўшых іх па колькасці
і ўзброенасці.
Вось некалькі прыкладаў герач-
най барацьбы чырвоных парты-
зан.

Вішня, Менск — Баранавічы.
Партызанскі рух прыняў самыя
шырокія размеры ў першыя лі-
пеньскага наступлення Чырво-
най арміі. Чырвоныя парты-
заны, нападаючы на ваен-
ныя часці белапаліяў, адбівалі
адначасова награвленае імі добро.
Атрад, які дзейнічаў у раёне
Рудабелкі, Бабруйскага паве-
та, пад кіраўніцтвам тав. Арлоўскага
ў мінешні атрымаў весткі ад сялян,
што размешчаныя ў гэтым раёне
польскія часці аграбілі адну вёс-
ку. Партызанскі атрад ноччу зра-
біў налёт на шматлікую групу бе-
лапаліяў. Каб скрыць ад бела-
паліяў малакасць свайго атра-
да, яны дагварыліся падаваць
розныя каманды: «рота, увод, —
уперад!» і т. д. Белапаліякі былі
засцігнуты зняваду. Частка
была знішчана, частка выратава-
лася бегствам.
Гэты налёт даў партызанам
велізарны трафей. Яны вахвалілі
вялікую колькасць зброі. Ім уда-
лася адбіць каля 60 фурманак з
усякай правіянай, награвленай па-
лякамі ў сялян. Гэты-ж атрад
спаліў на вёсцы Пціч два драўля-
ныя масты, тым загарадаў шлях
да адступлення белапаліяў.
Атрад партызан пад камандай
Жыно, які дзейнічаў у Брожскай

і Рудабельскай валасцях, рабіў
польскі батальён, захаціў 18
коней і вайсковую маёмасць. Спа-
ліўшы мост праз раку Пціч, каля
вёска Барозаўкі, атрад адрэзаў бе-
лапаліякам шлях к адступленню,
паставіўшы іх пад пагрозу поўна-
га знішчэння чырвонаармеецкімі
часткамі з фронту і партызанскімі
атрадамі з тылу.
У вёсцы Падгай і Кохаўшчы-
на белапаліякі перад адыходам
пачалі грабіць сялян. Аб гэтым
сяляне далі зваць партызанам,
якія разганалі палякаў, частку
з іх перабілі, узялі ў палон.
Камі адступаючыя белапальскія
войскі падзілілі за сабой мост
праз раку Пціч, у раёне Прылук,
партызанскі атрад, пад камандай
тав. Гладкага, пачаў абстрэльваць
белапаліяў і прагнаў іх. У гэ-
ты-ж час рабочыя бліжэйшага ма-
бытка і сяляне патухнілі мост
праз які хутка пераправіліся пера-
давыя часці Чырвонай арміі.
Для расправы з салінамі і пар-
тызанамі Рудабельскай валасці,
якія аказвалі моцнае супраціўле-
не акупантам, белапаліякі накірава-
лі туды адзінімі вайсковы атрад
у 1.500 штыхоў. Белапальскі атрад
акружыў Рудабелку і вакольных
вёскаў і пачаў зварскую расправу.
Надпалывалі дома і іншыя буды-
нкі, дэвілі мужчы. Чырвоныя пар-
тызаны, пад камандай тав. Ляў-
нова, кінуліся на белапаліяў.
У гэтым няроўным баі адзін з
атрадаў страціў 90 проц. свайго
складу. Але, не глядзячы на такія
зніжэнні, белапаліякі не пера-
ступілі кроку наперад.

велізарныя страты, партызаны не
кінуліся ў паніку. Наадварот, яны
праявілі героіства, мужнасць і
адданасць свайму рэвалюцыйнаму
дзелу. Калі рады партызан пачалі
вельмі радзец, калі былі расстрэ-
лены ўсе патроны, партызаны па-
чалі арганізавана адыходзіць.
Нападаючы ў палон да белапал-
іяў, партызаны праўлялі вы-
ключную большавіцкую мужнасць.
Яны паміралі з рэвалюцыйнымі
лозунгамі на вуснах. Вось прыклад
як ішлі на смерць 14 адважных
партызан, захопленых белапаліяка-
мі і прысуджаных ваенна-палывым
судом да расстрэлу:
Вясновы сонечны дзень. 14
партызан вядлі на расстрэл. Звязаны
яны ланцугамі, акружаныя лесам
штыхоў, раненыя, яны падтрым-
лівалі адзін аднаго, ішлі і пера-
«Смяю, товарищи, в ногу» і калі
паставілі ўсіх 14 над выкапанай
ямой і прапанавалі ім павесіцца на
вочы — яны адмовіліся.
Адзін за ўсіх сказаў: «Мы памі-
раем, але бессмертна наша імя, і
яна затрымуе ва ўсім свеце.
Нас заменіць тысячы новых ба-
рацьбітоў».
Будучы захопленымі белапалі-
якамі, партызаны ў жудасных па-
вухах паміралі, трымаючы высокую
цяг вызвалення.

Афіцэр іранічна ўказвае салдатам,
што большавікі ваяюць за буль-
бу... Партызан спалоўны, яго ста-
выць расстрэльваць, а ён гаво-
рыць: «Інашай ўзнагароды я не ча-
каю». Яго пытаюць: «Ці варта па-
міраць за печаную бульбу?». І ат-
рымліваюць адказ:
«Паміраю за сваю волю, за рэво-
люцыю, за савецкую ўладу».
Белапаліякі, адступаючы нах на-
ціскам Чырвонай арміі, дэмаралі-
заваны барацьбой партызанскіх
атрадаў у тылу, на-варварому ші-
шчалі артылерыйскія агнём гара-
ды і сёлы Беларусі.
На-ля заняцця г. Барысава
Чырвонай арміяй 25 мая 1920 г.,
белапаліякі алжрылі ураганны
агонь па гораду, выпусціўшы 800
пасцідзюймавых зварадаў. У ре-
зультате абстрэлу Барысаў быў
ператворан у руіны. Звыш 500
грамадзян-мужчы, жанчыні і дзе-
цей — забіты, больш 100 чалавек
дзяка ралена і вгарада ў агні.
Да 10.000 жыхароў выратава-
чыся ад агню, разбегліся па ле-
сах, астаўшыся голымі і галоднымі.
Камі што ў горадзе і ўпалела,
то толькі дзякуючы самаабяртым
зварыням комуністаў і рэўкома
гор. Барысава.

Фабрыкі і заводы ў пераважнай
большасці былі або ўзарваны, або
спалены. Белапаліякі ўгналі з са-
бой жывёлу і фурманкі, вязлітас-
на расстрэльваючы масовых жы-
хароў.
У Слуцку белапаліякі перад
адыходам спалілі значную частку
горада, вязлітасна займаючыся
грабляжом. Яны забіралі ўсё, што
пападала ім пад руку: жывёлу,
вопратку, абуток, грошы і т. д. У
паводе павярпеці цэлыя сляпені.
Згарэлі 1.462 палубовы з усім
хатнім скарбам. Забрава і ўгнана
1.820 ковей, 2.616 кароў, 1.196
свіней, 2.906 авечак. Забітых на-
лічвалася 35 чалавек.
Мясотэча Урочна, Слуцкага па-
вета, перад адыходам белапаліяў
на працягу некалькіх сутак пад-
вяргалася грабляжу. У апошні-ж
дзень быў спален кожны трэці
дом. Пажарную каманду белапалі-
ні не дапускалі тушыць пажар.
Раздзетае дагала насельніцтва
ўтварыла в лес, дзе на працягу не-
калькіх дзён прымушана было жы-
ціцца лісьцімі і травой.
Перад адступленнем з Дзісен-
скага паведа белапаліякі забралі
50 проц. усях ковей і кароўкі ўсе
сяляўскія гаспадаркі. Станцыя Ва-
лотышчы была разграблена і раз-
громлена белымі. Усе паравозы,
абсталяваныя вузжакалеіні деса-
ліянага завода былі забраны імі.
Яны спалілі ўвесь рухомы склад,
усе будынкі, завод, склад і сёр-
ны.
ПРАЦІВ НА 4 СТАР.

... 200 тысяч рублей.
25 проценка был гато? мотт
... 238
тыс. рублѣ.
Зволя змѣшчыны старыні
Давошкіна тав. Любошча Бел-
градска 10 мая заключиу дагавор
в КИР'а на будаўнічыя работы.
Выг'а сталовічыя стовіч станыныя
забудовы — 1 снежня 1935 года.
І рось тут пачаўся каляіа мн-
твостам.

За ўсё тас прывелі і паказо-
лі толькі частку патрѣбага ка-
жонца для фундамента. Другіх буд-
матэрыялаў згоім не прывеслі.

Часовых будынкаў (смадаў для
будматэрыялаў, наваеса і др. для
важны) не пачалі будаваць. Спра-
ва ў тым, што КИР'а не мае фінан-
сага паяна для гэтых жат. Аллі-
вае, што можна скарыстаць — гэта
ураўнаважана частку днапа на вуліцы
Кірава, сцяноў дома КИР'а.

Але жылматэрыяліства горсое-

Пяпер замест марбудовай пара-
шылі зрабіць прыбудову.
Калі Белградска і яго кіраўнік
т. Васерман улічашь вопыт «буду-
довай», казі ён па-большавіцку здо-
лео арганізаваць работу, то лінч
пінш не позна. Галоўны інжынер
Белградска тав. Клімаў абавя-
заўся да 20 ліпеня склаці праект
і капітарам прыбудовы. Тав. Ва-
серман навінен стварыць для го-
тага ўсе ўмовы і забяспечыць вы-
капанне.

Але, не чакаючы праекту, таво
караж-жа разгарнуць падрыхтоў-
чыя і земляныя работы.

У найкарапейшы тэрмін паву-
даваць часоны будынк, павесці
пелбохотны будматэрыялы і забясп-
ечыць будаўнічымі рабочымі сілай.

Будаўніцтва КИР'а па сваёй
важнасці і важнасці заслужыла
ахвяраў увагі. Пражыпан і Наіма-
мат асветы абавязаны забяспечыць
скачэньне будаўніцтва ў тэр-
мін.

А. ПІОНІНІ,
Я. РУБЕНЧЫК.

Компартыя — арганізатар партизанскага руху*)

Асоба падрыўна камаанда,
рассяпаўшыся на пасадкі, гра-
біла, абкладвала спены сенам, аб-
жывала газай і падпальвала бу-
дынкы.

Перад адыходам з Менска — 10—
11 ліпеня — беларускія раіграмі-
зі горад, снамілі казармы, фабрыкі,
шпіталі, узарвалі вагона. Уража-
ныя, грамадскія і прыватныя бу-
дынкы абжывалі газай і падпаль-
валіся.

За першы «гаспааранія» бел-
польскія акупантаў Беларусь была
зруйнаваная і спустошаная дашчэ-
пату. Для мужчын, жанчын і дзяцей
пацярпелых ад беларускіх акупан-
таў, на ніштоных даных, толькі
па трох паведах і гарадах Белар-
усі — Вабруйска, Барысаў-
ска, Ігуменска — засягав 160.547

Герайная, самаафрива бараць-
ба Чырвонай арміі палажыла ка-
ноц сарадзенавома варварскаму
раагулу беларускіх акупантаў у
Беларусі. Толькі дзякуючы гэтай
брашнай дапамозе краіны Совету
працоўных мас Беларусі вырата-
валіся ад прыгнечання і поўнага
зруйнавання. Толькі дзякуючы го-
тай дапамозе Беларусь змагла скі-
нуць з сабе ланцугі рабства і
стаць у рады вялікага Савецкага
Саюза.

Зруйнаваная, жабрацкая, адбо-
(Працлг. Пачатак на 3 стар.)

для Беларусь за 15 гадоў свайго
вымадлення ад польскіх акупа-
нтаў, пры велізарнай дапамозе і
штурмаванні клопатах з боку Со-
вецкага Саюза, ператварылася ў
квітнечую ордэнаоскую Совец-
кую республіку.

Ордэнаосвая Советная Бела-
русь, як састаўная частка Совец-
кага Саюза, з'яўляецца моцным
фактэрам на граніцы з капіталі-
стычным Захадам.

І валі капіталістычны свет ва-
хоча папрабаваць моц нашых грані-
ца, працоўныя Беларусі сумесна
з усімі народамі Савецкага Саюза
даюць сароўнальны адпор імпе-
рыялістычным разбойнікам.

ПА ПРАУКА

У артыкуле «Компартыя з падпо-
ля кіравале вызваленчай бараць-
бой», змешчаным ва учарашнім нум-
еры «Звязды», апошні абзац ча-
свертай калонкі чытаць: «Як і бела-
рускія контррэвалюцыйныя меды-
нап-демакраты, так і контррэволю-
цыйны бунд Іонаваў палатна. Яны
выконвалі сацыяльны заказ поль-
скіх акупантаў і лўрайскай буржу-
азіі.

Бунд процідзейнічаў арганізацыі
рабочых мас у беларускіх прафесіяналь-
ных саюзах. Ён змагаўся за адмаў-
ленне профсаюзаў ад класовай бе-
рацьбы, ён змагаўся за ўзаконенне
наймага рабства, зрываў забастовач-
ную барацьбу рабочых, распуская
самыя дзікія выдумкі аб савецкай
уладзе, каб паралізаваць энергію ра-
бочых і сільні Беларусь супроць
польскіх грабежнікаў і нойных пе-
каў міжнароднай буржуазіі.

Не глядзячы на прывома белы те-
рор, расстрэлы, рад прывалеу пар-
тыйных арганізацый у Слуцку, Ва-
бруйску, Менску і т. д., — большаві-
ціл партыйныя арганізацыі шырока
разрасталіся і разгарнулі сваю ра-
боту ў профсаюзах, у вёсцы і поль-
скай арміі».

Алімпіада самалётаў «АГАМА ТАІТВА ЧЫРВОННЫХ ПАТРАЧІНІ» АУ
Акруговым алімпіада самалётаў
гэта мастацтва байцоў унутранай і
пагранічнай аховы Наркомага ўнут-
раных спраў БССР праходзіць з
вяснінім поспехам. У ёй прымаюць
удзел каля 400 выхаванцаў розна-
стайных жанроў савіянскага мастац-
тва — тэнораў, пясняроў, музы-
каў з байцоў пагранічнага.

АДКАЗ УРАДА МАНГОЛЬСКОЙ НАРОДНАЙ РЭСПУБЛІКІ НА ЯПОНА- МАНЧЖУРСКІЯ ПАТРАБАВАННІ

УЛАН-ВАТОР, 7 ліпеня. (ВЕЛ-
ТА). У перадачай з Японіі карэ-
спандэнтам ТАСС ваво часова вы-
конвацлага абавязкі старшыні со-
вета міністра Мангольскай народнай
республікі Чайболсан паведамля-
лася аб тым, што 27 чэрвеня прад-
стаўнік манчжурскага міністэрства
замежных спраў Канкі патрабаваў
ад старшыні мангольскай дэлегацыі
на ст. Манчжурія Самбуа неад-
кладна звароту затрыманых на
мангольскай тэрыторыі японскага
афіцэра Інукаі разам з яго прыва-
жатым, прабаўня ўрада МНР пе-
рад урадам Манчжоу-Го і прыпа-
нення да адказнасці вінавоўных.

Як карэспандэнту ТАСС удакося
цяпер выясніць мангольскі ўрад, па
затрыманні паведамлення аб гэтых
патрабаваннях, г. зн. яшчэ да ат-
рымання паведамлення Самбуа аб

новых патрабаваннях, прад'яў-
леных яму японцамі 4 ліпеня, дару-
чыў Самбуа перадаць японска-манч-
журскаму боку наступную ваажную
завау ўрада МНР.

1. «Хоць мангольскія ўлады не-
роўнамы ў тым, што затрымае
японца Інукаі і рускага Хабібула
мела месца на мангольскай тэрыто-
рыі і хоць аб гэтым боць распіса
саміх затрыманых, уоб-ж затрыма-
ныя з самага пачатку, яшчэ да ат-
рымання якіх-бы там ні было з ва-
шыа боку патрабаванняў, былі ад-
пушчаны, што даказвае добрую волю
і шэрабнасць мангольскага ўрада.

2. Разам з затрыманымі манчжур-
скаму караулу была звернута так-
сама большасць рэчаў, належачы
ім, у тым ліку іх вопі і прыжгі. Для
далейшага доказу свайой шэраб-
насці мангольскі ўрад загадаў вер-

БССР ДАТЭРМІНОВА ВЫКАНАЛА ЭКСПАРТНЫ ПЛАЧ

БССР датэрмінова, на 20 чэрвеня,
выканала экспартны план першага
паўгоддзя на 102 проц. Нарком
знешняга гандлю СССР т. РАЗЕН-
ГОЛЬЦ прыслаў упрывалема Нарко-
мата знешняга гандлю па БССР
прывітальную тэлеграму.

В ліпеня музычны гурток пад кі-
раўніцтвам чырвонаармейца СТЭ-
МАУСАВА выканаў марш «Вясёлыя
рабыты» і «Музычны момант» Шу-
берта. Выступілі з чэстухамі па-
мочнік камандзіра ўзводу ПАНЕУ;
чырвонаарміец ТРУСАУ прачытаў
урывок з «Частова» і т. д.

2. Для папярэджання паўтарэння
пагражччых ініцыятыў на будучы
час мангольскі ўрад прапануе скла-
наць змешчаную мангольска-манч-
журскую камісію для разбору на
месцы ўсіх пагранічных ініцыя-
тыў.

4. Гэта-жа вамоўні мн пражыкуе
даручыць канчатковае рэшаўленне
таго, на чыёй тэрыторыі адбылося
28 чэрвеня затрыманне японскага
ваеннаслужачага і суправаджаю-
ча яго рускага.

Калі ажапанца, што затрыманне
гэтых асоб адбылося на манчжур-
скай тэрыторыі, то мангольскі ўрад
вагада выказвае гатоўнасць пры-
весці прабаўня і разараць вінаво-
ных».

Французскія рабочыя даюць рашучы адпор фашыстам

ПАРЫЖ, 6 ліпеня. (ВЕЛТА).
Друк прыводзіць аркія факты ак-
тывізацыі рабочых арганізацый у
барацьбе з фашыстамі. Так, 4 ліпе-
ня стала вядома, што фашыстская
арганізацыя «Валына крыжы» мяр-
куе прывесці свой збор у Сен-
Жувьене (каля Лімона). Комуні-
стычны муніцыпалітэт і антыфа-
шыстскія арганізацыі Ліможа заклі-
калі рабочых даць адпор фашы-
стам. Сабраўшыся рабочыя на аў-
табусах, аўтамабілях і матацыклах
неадкладна накіраваліся ў Сен-
Жувьен і загародзілі фашыстам да-
рогу. У рэзультате фашысты былі
вымушаны абмежаваць правядзен-
не явялкіага схода ў вакрытым
памешканні пад абаронай 800 жэн-
дараў. Пасля гэтага ў Сен-Жувь-

ене адбылася 8-тысячная антыфа-
шыстская вулічная дэмастрацыя.

Адначасова «Юмагітэ» паведам-
ляе, што ў радзе буйных гарадоў
Францыі, у прыватнасці ў Марселі,
акруговыя муніцыпальныя саветы
рашылі заклімаць насельніцтва да
удзелу ў антыфашыстскіх дэма-
страцыях 14 ліпеня пад жоўтымі
патрабаваннямі роспуску фашыстскіх
ліг.

Як паведамляе орган сацыялі-
стычнай партыі «Попымер», у Сен-
Кэнтэне (Паўночная Францыя), у
сувязі з адбыўшымся фашыстскім
сходам, на якім старшынстваваў
кіраўнік «Валых крыжоў» калюўнік
Ла-Рок, была арганізавана мно-
галюдная антыфашыстская вуліч-
ная контрдемастрацыя.

ПАРЫЖ, 8 ліпеня. (ВЕЛТА).
Учора фашысты кажадзілі мітінгі
свайх арганізацый у паўночным
тактыльна-прамысловым раёне. На
сходзе трох тысяч членаў фашыст-
скай арганізацыі «Валына крыжы»,
у мастэчку Муво, каля Туркузэна,
выступіў лідэр гэтага арганізацыі
палкоўнік Дэ-ля-Рок. Гэта прамова
выключна правакацыйнага характа-
ру прыцягнула да сабе ўвага
ную увагу. «Настала рэдкія раше-
няў — паўкрэсаў у свайй прамовы
Дэ-ля-Рок, — час умяшачца ў
падзеі і ваявіць: «Мы бяром уладу.
Мы ўсе згодны, што першай мэ-
тай з'яўляецца насасці парадка,
уваць уладу». Далей Дэ-ля-Рок,
даўшы рад дэмагэгічны абшар-
ніў аб «паляшчэнні жыцця ўсіх
французаў», паграмаўчч ваявіў:
«Завтра, паслязавтра ці праз 16
дзён я дам вам злах аб набліжа-
цца».

Савецка-румынская чыгуначная канферэнцыя

ОДЭСА, 7 ліпеня. (ВЕЛТА). Сав-
скі Рудні Ю. В., Зорка А. В. і Мі-
хайлаў Я. В. Румынскія дэлега-
цыі ў складзе з чавасе ўвацель-
вае каталіцкі тытул Ружыні
і. Табачыні.

Укладзе савецкай дэлегацыі:
і. Табачыні.

Япона-германскае ваеннае пагадненне

ПРАГА, 6 ліпеня. (ВЕЛТА). У
сувязі з пасадкай польскага мі-
ністра замежных спраў Бека ў
Берліна, орган чэшскіх нацыяна-
дэмакратуў «Народні лісты» зня-
паче сёння артыкул пад загалоў-
кам: «Японія ў Еўропе». Газета
піша:

«У івтымыных размовах вышп-
ных сааўніцаў «Трэйці імпе-
рыі» з Бекам, несумненна, было
такссама закранута і пытанне аб
алюсінах з Японіяй. Хоць паміж
Германіяй і Японіяй агульнае па-
гадненне яшчэ не падпісана,
аднак, яно ўжо падрыхтавана і
знайшло оваё адлюстраванне ў на-
лаўна падпісаным ваенным пагад-
ненні».

Пры гэтым, на выпадак ваенна-
га канфлікта з другімі краінамі
быў выпрацаван план сумеснага
ваеннага вытопушчэння. Гэты план
складаецца з трох частак: палі-
тычнай, эканамічнай і ваеннай».

Газета ўказвае далей, што Бер-
лін і раней ужо аказваў націск на
Польшчу ў тым сэнсе, каб яна
заключыла з Японіяй ваенную
канвенцыю.

«Хоць Польшча, — указвае га-
зета, — пасуль ад гэтага ўстрыма-
лася, Берлін ад свайх намераў не
адмовіўся».

там пазабраць тэтыя заўважаны.
Іх было звабіта 36 чалавек На ва-
ротах вісёў стары каваля Баргман
Дамід. Старыя Гоман са свайой дач-
кой ажакалі сядро вуліцы абжываў-
леннымі.

Напчасныя былі звабіты тупыя
ажажкам. Балахоўцы адрывалі пі-
лоў рупі, ногі працоўных, штыкоў
вышковалі вочы. Абухан састеры
модэля пералажывалі аяныя хрыб-
ты. Ва мнотч з жытых была са-
храна скура. На вуліцы валяліся
калашкі чалавечата мяса, каштоў,
сідэты дэмаў былі афарбаваны ва-
пачыміся крыўбей 3 асаблівым
хвалнакрофем прамажакалі па шк-
тэчку каты Саміажаў і Балахоўч.

СЁННЯ, 9 ліпеня ў 6 гадзінах веч., у
Комасветы (вул. К. Маркса № 4)

АЛБУДЗЕЦА

ЮБІЛЕЙНАЯ СЕСІЯ

БЕЛ'РУСКОЙ АКАДЭМІІ НАВУК

прысвечаная 15-годдзю вызвалю
Савецкай Беларусі ад беларускіх
і ўручэнню БССР ордэна Леніна

Уваход па асобных запрашалымых білетах
БЕЛА

10 ліпеня ў 7 гадзінах вечара ў лютым тэатры
«Профінтэрн» а х б у д з е ц а

УРАЧЫСТАЕ ПАСЯДЖЭННЕ ПЛЕН

Менскага Гарадскога Совета Рабочих Сялянскіх і Чырвонаармейскіх дэпутатаў

сумесна з партыйнымі, прафесіянальнымі
і грамадскімі арганізацыямі г. Менска

прысвечаная XV гадавіне вызвалення Белар-
ад беларускай і ўручэнню БССР ордэна Леніна

На дэнум па сваіх мандатах уваходзяць члены і
даты горсоевета, члены ЦК КП(б)Б, члены ЦВК і СНК,
важаныя КИР і КСК, члены бюро гаркома КП(б)Б, член
ЦК і ГК ЛКСМБ, члены праэдзума ЦСПСБ.

Пасля ўрачыстага пасаджэння адбудзецца
частка.

Білеты атрымаць у горсоеце (пакой № 32) 8, 9 і
поя з 10 да 4 і 7 да 10 г. вечара.

ПРЕЗІДЫУМ ГОРСОБ

Трест зяллага будаўніцтва
для ўпрыгожання дэмаў, фа-
садаў, кватэр, калон дэман-
странтаў і т. д.

ПРАДАЕ

з аранжэрэй па вул. К. Марк-
са, 58 і Варашылава, 3.
зелень і гірлянды.

ГУКАРЫ КІНО-ТЭАТР ЧЫРВОНАЯ ЗОРКА	Месца фільм І НІ
ГУКАРЫ КІНО-ТЭАТР ПРОЛЕТАРЫЯ	Месца фільм І НІ
Кіно «Інтэрнацыяналь»	Месца фільм І НІ